

НАЛЕЖАЦЬ НАШАЙ ГІСТОРЫІ

РАСТАПАТАНЫЯ ПЯЛЁСТКІ (ПАМІНАЛЬНАЕ СЛОВА)

Натхнёна лірыку пісалі Маракоў,
Лявонны і Сяднёў, і юны Розна,
Ды зрэнкамі бялітасных ваўкоў
На іх глядзелі ўчэпіста і грозна.



Прачнешся веснавым ранкам — і раптам:
дзіва-дзіўнае — у хаце светла-светла, нібыта
выпаў запознены снег.

Не, не! Гэта зацвілі сады: узнялі празрыста-
та-белыя ветразі вішні, у ружаваты водарны
цвет увабраліся яблыні, загарэлліся свечкі
каштанаў, у надрэчных гаях з гаркавата-са-
лодкім хмелем у бель увабраліся чаромхі,
белымі зорачкамі з залацістымі вочкамі
ўспыхнулі кусты язіну. Як адзінокія нявес-
ты, у белым валюме стаяць у полі дзічкі.

Глядзіш на гэтую прыгажосць, і знікаюць
горкія думы, клопаты і згрызоты. Хочацца
жыць, дыхаць водарам і любівацца светлай
кіпенню вясны. А раптам наляціць люты
сівер, атрасе квецень, як снегам, укрыве
пялёсткамі зямлю, і адразу пусцее душа,
шчыміць сэрца, калі гэтую цнатлівую пры-
гажосць прытапталі падкаваныя абцасы,
жамлі ў гразь капыты жывёл і колы грузаві-
коў.

Калі бушавала квецень, у далёкім 1926 го-
дзе ў кнігарні майго палескага Глуска мне
трапілі... вочы тоненькая блакітная кніжачка
з пляшчотнаю назваю "Пялёсткі". Уверсе —
імя аўтара: Валеры Маракоў. Такое імя і
прозвішча я чуў упершыню. Падумалася:
які прыгожы псеўданім! З маленькага
партрэціка пазіраў яснавокі, светлавалосы,
зусім юны прыгажун. Адгарнуў першую
старонку і не мог адарвацца да апошняй. Ку-
спіць не было за што, але я сябраваў з сынам
загадкава кнігарні, і ён мне часта даваў на
адну ноч тоненькія зборнічкі маладнякоўцаў.
З "Пялёсткамі" разлучацца не хацелася,
вырасіў у мамы 25 капеек і доўга насіўся з
кніжачкай Маракова: маю неспакушаную
душу зачароўвалі і хвалявалі меладычныя
радкі радасці жыцця і шчымлівай тугі перша-
га нясмелага каханя. Чытаў і дзівіўся, як ён
разгадаў і выказаў мае патаемныя думы і па-
чужці:

І ўжо тады, пад белаю калінай,
Нам будзе месяц сыпаць каласы.
Ітак, бывай, каханая дзяўчына,
Прыйдзі я хутка да цябе ў даліны
Упіцца свежасцю крамянае красы.

Радкі з "Пялёсткаў" станавіліся нашымі
нясмелымі прызнаннямі ў запісках,
перададзеных у падручніках упадабаным
аднакласніцам. І ў той жа "Фізіцы" Цынгера
часам прыходзілі адказы з тых жа "Пялё-
сткаў":

(Заканчэнне на 6-й стар.)

З ГІСТОРЫІ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

АКУПАЦЫЯ 1. ВАЙНА ЗА РЭСУРСЫ

Напярэдадні другой сусветнай вайны
Гітлер пісаў: "Трэба любымі сродкамі да-
біцца таго, каб свет быў заваяваны нем-
цамі. Калі мы хочам стварыць нашу вялі-
кую германскую імперыю, мы павінны
перш за ўсё выцесніць і знішчыць славян-
скія народы — рускіх, палякаў, чэхав,
славакаў, балгар, украінцаў, беларусаў.
Няма ніякай прычыны не рабіць гэта". Гі-
тлер цынічна заяўляў: "Неабходна напасці
на Расію, захапіць яе рэсурсы, не лічачы-
ся з магчымасцю смерці мільёнаў лю-
дзей у гэтай краіне. Нам трэба ўзяць у
Расіі ўсё, што трэба. Няхай гінуць мільё-
ны".

Услед за фюрэрам адкрыта гаварыў
Гебельс: "Гэта вайна за пшаніцу і хлеб: за
багата накрыты стол к снеданню, абеду і
вячэры... вайна за сыравіну, за каўчук, за
жалеза і руды". Пры абмеркаванні Гіт-
лерам з ніжэйшымі фюрэрамі 16 ліпеня
1941 года мэт вайны супраць Савецкага
Саюза рэйхслейтэр Марцін Борман
зрабіў наступныя паметы па сакрэтнаму
тлумачэнню ўсходняй палітыкі: "Самае
галоўнае, мы павінны разрэзаць вялізны
пірог так, каб мы маглі: 1. Панаваць.
2. Кіраваць. 3. Эксплуатаваць".

(Працяг на 4-й стар.)

УДОЎГІМ шэрагу ахвяр яжоўскіх
засценкаў імя ваеннага
пракурора Чарнаморскага
флоту ўрадженца Гродзенскай гу-
берні Паўла Вайтэкі займае асобае
месца. І зусім не таму, што яго
справа звязана з нейкай вельмі зай-
мальнай ці галаваломнай фабулай.
Прычына значна глыбейшая: ваенны
пракурор Вайтэка аказаўся адным з
нямногіх юрыстаў, хто знайшоў у са-
бе мужнасць адкрыта выступіць
супраць рэпрэсій. І гэта на самай
вяршыні, калі падобнае выступленне
можна было заведама аднесці да ка-
тэгорыі самагабных.

ва ў вышэйстаячую інстанцыю пайшоў
дакумент, які ў многім вызначыў лёс
пракурора Паўла Вайтэкі:

"Па сутнасці абвінавачванняў, што
прад'яўляюцца пракурорам Вайтэ-
кам, аб нібыта сістэматычных
парушэннях норм пры вядзенні след-
ства лічу неабходным давесці да ва-
шага ведама наступнае:

У мінулым пад націскам Вайтэкі
сярод работнікаў асобага аддзела
ЧФ культываваліся бесхрыбетна-лі-
беральныя адносіны да арыштаваных,
катэгарычна было забаронена дапы-
ваць пасля 12 гадзін ночы. Замест
выпрацоўкі ў следчых упартасці, на-

П. ВАЙТЭКА СМЕЛА ВЫСТУПІЎ СУПРАЦЬ РЭПРЭСІЙ

МЯЦЕЖНЫ ПРАКУРОР

Усё пачалося са службовай запіскі,
якую пракурор Чарнаморскага фло-
ту брыгваенюрыйст Вайтэка накіраваў
Галоўнаму пракурору РККА:

"...27 студзеня 1938 года я сумес-
на з упаўнаважаным асобага аддзела
ЧФ тав. Івановым сустрэўся з пад-
следчым па яго просьбе. Ён заявіў:
"Мае паказанні, што маюцца ў
справе, лжывыя, не адпавядаюць
спраўдным маім тлумачэнням.
Следчы Іванов сам надрукаваў пра-
кол і сумесна з упаўнаважаным асо-
бага аддзела ЧФ Раманавым прыму-
сіў мяне падпісаць".

Па гэтай службовай запісцы меры
сапраўды былі прыняты. Аднак зусім
не тыя, на якія разлічваў Павел Вайтэ-
ка. У лепшых традыцыях бюра-
кратычнага цэнтралізму праверка
праводзілася тымі ж службовымі
асобамі, супраць якіх выступіў ваен-
ны пракурор. За справу ўзяліся на-
чальнік УДБ Крымскай АССР Паўлаў
і асобы аддзел Чарнаморскага фло-
ту.

Неўзабаве за подпісам намесніка
начальніка асобага аддзела ЧФ Ісака-

порыстасці пры допытах насаджаліся
ялейна-дабрадушныя, бяззубыя ад-
носіны да арыштаванага. Як вынік
працягласці допытаў вагалася ў мак-
сімальных межах тры-чатыры гадзі-
ны, следчы не так упарта дабіваўся
прызнання, таму што думаў над тым,
як бы чым-небудзь не пакрыўдзіць
арыштаванага...


Акрамя ўжо адзначанай практыкі
Вайтэкі, якая выяўляецца ў лібераль-
ных адносінах да арыштаваных, мы
маем даныя, якія даюць падставу лі-
чыць, што такі стыль работы не вы-
падковы і што Вайтэка не заслугоўвае
палітычнага даверу...

Падобная фармулёўка ў той час,
калі партыя вуснамі свайго Генераль-
нага сакратара абвясціла "абвастрэн-
не класавай барацьбы", магла азна-
чаць толькі адно: супраць ваеннага
пракурора пачынаецца барацьба на
знішчэнне.

У той час, калі ў Севастопалі раз-
гортваліся гэтыя падзеі, у Маскве

(Заканчэнне на 5-й стар.)

ПАШТОЎКА З БЕЛАРУСІ



Гэты дом хоць і лічыцца 13-м на вуліцы Парыжскай камуны ў Ветцы, аднак
мала хто не спыніцца ды не паглядзіць на яго. Такую прыгажосць навіў на
сцены і вокны яго гаспадар Леанід Галафаеў, што і самому не грэх паказацца.
Выйдзе вось так на ганчак: глядзіце, маўляў, я і ёсць той самы майстар.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БелТА.

ВЕСТКІ З БЕЛАРУСІ

ВЕСТКІ З БЕЛАРУСІ

ВЕСТКІ З БЕЛАРУСІ

ПАД ЧОРНЫМІ КРЫЛАМІ БЯДЫ

«ШЧЫТ ЧАРНОБЫЛЮ»

Апошні тыдзень красавіка... Вось ужо дванаццаты раз Беларусь адзначыла яго ў тужлівым роздуме і жалобе. Дванаццаць гадоў мінула з той страшнай ночы 26 красавіка 1986 года, калі адбылася катастрофа, аблудна названая савецкай прапагандай "аварыяй" на Чарнобыльскай АЭС. З той пары зямлю радасці пад белымі крыламі буслоў агарнуў чорны цень бяды. Хварэе наша зямля, хварэюць і паміраюць людзі. І што страшней за ўсё — паміраюць ні ў чым невінаватыя дзеці — будучыня краіны, надзея нацыі. А якая ж нацыя без будучыні...

ПРАВАСЛАЎНАЯ КАПЛІЦА
«СПАТОЛЕННЕ ЗАГІНУЎШЫХ»

У сталічным парку Дружбы народаў, што на скрыжаванні вуліц Арлоўскай і Карастаянавай, узносіцца ў неба праваслаўная капліца ў гонар іконы Божай Маці "Спатоленне загінуўшых". Гэта сімвал памяці народа аб ахвярах чарнобыльскай катастрофы. Спраектаваў будынак цудоўнай храмавай архітэктуры архітэктар Мікалай Дзятко.

26 красавіка, у дзень жалобнай гадавіны, капліцу асвяціў і адправіў літургію Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт.

Потым тут адбыўся грамадзянскі мітынг. У ім прынялі ўдзел тыя, хто ў красавіку 1986 года першымі прынялі на сябе ўдар "мірнага" атама, тыя, хто ратаваў людзей, ахоўваў радыяцыйна небяспечную зону. Людзі давалі клятву помніць аб тым, што нас спасцігла, аб'яднацца ў горы, каб выстаяць.

НА ЗДЫМКАХ: праваслаўная капліца ў гонар іконы Божай Маці "Спатоленне загінуўшых"; літургію адпраўляе Мітрапаліт Філарэт.



Праваслаўная капліца ў гонар іконы Божай Маці "Спатоленне загінуўшых" адчыніла свае дзверы для прыхаджан у дзень 12-й гадавіны чарнобыльскай трагедыі. А напярэдадні ініцыятары ўзвядзення храма — асацыяцыя работнікаў праваахоўных органаў "Шчыт Чарнобылю" і беларуская асацыяцыя пажарных — тых, хто непасрэдна прымаў удзел у ліквідацыі аварыі на атамным рэактары, — запрасілі журналістаў на прэс-канферэнцыю і адкрыццё выставы "Чарнобыль у маім жыцці" мастака і пісьменніка палкоўніка ў запасе Сяргея Давідовіча. Чарнобыльская тэматыка ў творчасці мастака невыпадковая. Аўтар сам быў у ліку ліквіда-

тараў і атрымаў немалую дозу апраменьвання.

— Усе мае творы, — гаворыць мастак, — выпактаваны не толькі душэўным, але і цялесным болям. Таму з такім цяжкім пачуццём і ўспрымаюцца карціны "Я хачу жыць, мама", "Выратуй, Божа, чарнобыльскіх дзетак", "Да каго прытуліцца, мама" і іншыя.

Многія свае работы С. Давідовіч прадаў за мяжу, а на выручаныя грошы асацыяцыя, членам якой ён з'яўляецца, арганізавала паездкі хворых дзяцей з чарнобыльскай зоны на аздараўленне ў Аўстрыю.

"Наш маральны абавязак — дапамагчы пакуючым і ўвеквечыць памяць загінуў-

шых". Так можна сфармуляваць задачы і мэты, што ставіць перад сабой асацыяцыя ветэранаў Чарнобыля. Бо за гэтыя гады ўжо пакінулі жыццё 192 супрацоўнікі МУС, што прымалі ўдзел у ліквідацыі вынікаў аварыі, больш за 300 чалавек сталі інвалідамі і атрымалі цяжкія захворванні. На сённяшні дзень на прафілактычным улёку — 76 працэнтаў усіх членаў таварыства. З 1991 года, калі была створана асацыяцыя, аказана матэрыяльная дапамога ветэранам Чарнобыля на 1,5 мільярда рублёў, закуплена медыкаменты на суму каля 2 мільярдаў рублёў. Асацыяцыя сабрала 3,4 мільярда рублёў на будаўніцтва капліцы —



помніка ахвярам чарнобыльскай катастрофы.

Будаўніцтва храма завершана, і, як сказаў айцец Ігар, які будзе штодзённа служыць у ёй малебны, храм паспраўднаму ўдаўся, таму што ўсе, хто прымаў удзел у яго ўзвядзенні, уклалі ў яго і часцінку сваёй пакутнай душы.

Сяргей САБАДАШ.

НА ЗДЫМКАХ: на адкрыцці выставы "Чарнобыль у маім жыцці" Сяргея ДАВІДОВІЧА (першы злева); кветкі памяці Васілію ІГНАЦЕНКУ, беларускаму пажарніку, які ў ліку першых тушыў пажар на ЧАЭС і атрымаў смяротную дозу радыяцыі.

«ЧАРНОБЫЛЬСКІ ШЛЯХ»



З дазволу ўлад 25 красавіка ў Мінску адбыліся масавае шэсце і мітынг апазіцыі "Чарнобыльскі шлях". Па афіцыйных звестках, у ім прыняло ўдзел каля 4 тысяч чалавек. Людзі, каму таксама баліць Чарнобыль, прайшлі калонамі ад плошчы Якуба Коласа да плошчы Парыжскай камуны, дзе адбыўся мітынг. Здавалася б, ніякіх інцыдэнтаў не адбылося, усё праходзіла ў межах закона. Аднак пасля акцыі былі затрыманы больш за 20 удзельнікаў "Чарнобыльскага шляху". Міліцыя знайшла нейкую зачэпку і абвінаваціла затрыманых у парушэнні грамадскага парадку.

Большасць з іх былі расіяне, актывісты дэмакратычных маладзёжных арганізацый, якія прыехалі, каб прыняць удзел у "Чарнобыльскім шляху". Пасля ўмяшання пасольства Расійскай Федэрацыі ў Беларусь, 27 красавіка, яны былі адпраўлены ў Маскву.

НА ЗДЫМКУ: "Чарнобыльскі шлях — 98".

Фатаграфіі на паласе зроблены фотакарэспандэнтам Віктарам СТАВЕРАМ.

СПОРТУ — ДЗЯРЖАЎНЫ КЛОПАТ

НОВЫ АЛІМПІЙСКІ АБ'ЕКТ

У бліжэйшы час у Беларусі стане на адзін алімпійскі аб'ект больш. Аднак яго ўзнікненне не будзе звязана ні з закладкай першага каменя, ні з новабудовай сакавіка Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка падпісаў распараджэнне "Аб некаторых пытаннях па стварэнню спартыўна-аздараўленчага комплексу "Алімпійскі" Нацыянальнага алімпійскага камітэта".

Згодна з гэтым дакументам, ва ўпраўленне Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі перадаюцца вучэбна-бытавыя карпусы Акадэміі фізічнага выхавання і спорту па праспекце Скарыны, Інструментальнаму завулку, вуліцы Сурганова, вуліцы Я. Коласа, бытавы і дапаможныя памяшканні ўпраўлення будаўніцтва "Мінскметрабуда" па праспекце Скарыны, будынак былой агульнаадукацыйнай школы № 103, які цяпер займае навукова-даследчае аб'яднанне "Кібернетыка" Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, комплекс будынкаў і збудаванняў Рэспубліканскага водна-спартыўнага камбіната, вучэбна-бытавы корпус Рэспубліканскага вучэбна-метадычнага цэнтру па фізічнай культуры і спорту па вуліцы Сурганова... Акрамя таго, тут жа прадугледжана будаўніцтва крытай 400-метровай

канькабежнай дарожкі штучнага льду і некаторых іншых аб'ектаў. Па словах выканаўчага дырэктара Нацыянальнага алімпійскага камітэта Яраслава Барычко, "у краіне ёсць усе перадумовы для паспяховага развіцця канькабежнага спорту, і было б немэтазгодна траціць сродкі на падрыхтоўку беларускіх спартсменаў за рубяжом".

Водна-спартыўны камбінат будзе па-ранейшаму выконваць свае функцыі, і аматары плавання ніякім чынам не адчуваюць на сабе яго пераход у ранг "алімпійскага аб'екта".

Мяркуецца, што пасля рэканструкцыі паслугамі спартыўна-аздараўленчага комплексу змогуць карыстацца не толькі спартсмены-алімпійцы, але і простыя грамадзяне. Улічваючы колькасць пляцовак, якія зойме будучы комплекс і яго магутнасці, гэта зусім рэальна. Новы спартыўна-аздараўленчы комплекс ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку вызваляецца ад уплаты ўсіх відаў падаткаў (акрамя падаходнага). Улічваючы прыярытэты беларускіх уладаў, можна чакаць, што праблем з фінансаваннем праекта не ўзнікне. Згодна з распараджэннем Прэзідэнта, спартыўна-аздараўленчы комплекс "Алімпійскі" ўключаны ў пералік будоў-

ляў інвестыцыйнай праграмы на 1998 і наступныя гады, таксама прадугледжана выдзяленне сродкаў на тэхнічнае аснашчэнне, рамонт і рэканструкцыю яго аб'ектаў. Мяркуецца, што ў месячны тэрмін будзе створана рабочая група ў складзе прадстаўнікоў Нацыянальнага алімпійскага камітэта, Міністэрства спорту і турызму, Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, Мінскага гарвыканкома з прыцягненнем службовых асоб іншых рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання для падрыхтоўкі эканамічнага абгрунтавання, разлікаў па дзяржаўных капітальных укладаннях і вырашэння іншых пытанняў, звязаных са стварэннем спартыўна-аздараўленчага комплексу "Алімпійскі". У бліжэйшы час Нацыянальны алімпійскі камітэт, Міністэрства спорту і турызму, Мінгарвыканком павінны зрабіць карэктывую схему генеральнага плана будаўніцтва спартыўна-аздараўленчага комплексу, вызначыўшы перспектывы развіцця і функцыянальнае прызначэнне яго аб'ектаў.

На традыцыйным суботніку беларускія спартсмены-алімпійцы заклалі парк на тэрыторыі спартыўна-аздараўленчага комплексу.

Вера АНТОНАВА.

АД МАМІНАГА ПАЛІСАДНІКА
ДА БАТАНІЧНАГА САДУ

Сярод кветак, што выкарыстоўваюцца ў дэкаратыўным саадаводстве свету, аднымі з найбольш папулярных з'яўляюцца вярціны. Яны вызначаюцца разнастайнасцю форм і багаццем гамы афарбоўкі суквеццяў, працяглым — да глыбокай восені — цвіццём. Радзіма раслін — горныя раёны сонечнай Мексікі, Калумбіі, Гватэмалы. У Еўропе яна стала вядомай з канца XVIII стагоддзя, а ў Расіі — у пачатку XIX. У Беларусі вярцінам ужо больш за 100 гадоў. З цягам часу сартавая разнастайнасць гэтых кветак павялічваецца. І калі ў калекцыі першага селекцыянера, прыдворнага садоўніка Брайтэра з Лейпцыга ў 1806 годзе налічвалася 103 сарты, то на сёння сусветны асартымент складае звыш 12 тысяч відаў. Сярод іх у апошнія дзесяцігоддзі набылі вядомасць і займаюць дастойнае месца нашы беларускія сарты. І ў гэтым немалая заслуга селекцыянера, навуковага супрацоўніка Цэнтральнага батанічнага саду Нацыянальнай акадэміі навук Ірыны Карэўка.

СОНЦА Ў
ВЯРГІНЯХ
БЕЛАРУСІ

Шлях ад насення да сорту доўгі і цяжкі. Практыка прымянення ў селекцыйнай рабоце эксперыментальнага мутагенеза (апрацоўка насення гама-промямі і хімічнымі мутагенамі), што атрымала шырокае распаўсюджанне ў кветаводстве ў 80-я гады, дазволіла атрымаць мноства перспектывных мутантных сеянцаў вярціны з прыгожай афарбоўкай і формай суквеццяў. Давядзенне ж да сартоў запатрабавала доўгіх гадоў упартай працы. Ірыне Аляксандраўне гэтая праца аказалася па сілах.

Ірына Карэўка нарадзілася 60 гадоў назад у вёсцы Верамейкі (цяпер Вязынка) у сялянскай сям'і. З дзяцінства памятае мамін палісаднік, дзе буялі вярціны, рудбекіі, мальвы. Жыццё складалася няпроста. Пасля заканчэння Радзковіцкай сярэдняй школы працавала ткачыхай на камвольным камбінаце ў Мінску, выхавальніцай дзіцячага сада, вучылася на заводным аддзяленні біяфака Белдзяржуніверсітэта. У Цэнтральны батанічны сад прыйшла на пасаду лабаранта ў фондавую аранжарэю ў 1965 годзе. Тут і адбылася яе першая сустрэча з адной са старэйшых захавальніц калекцыйнага фонду Праскоўяй Ляўданскай, памяць і глыбокая павага да якой захоўваецца і па сёння. Неўзабаве Ірына Карэўка становіцца куратарам калекцый вярціны і дэкаратыўных адналетнікаў: на пасадзе навуковага супрацоўніка яна прывяццала ім ужо 33 гады карпатлівай і ўпартай працы. Яе калекцыя вярціны па праву лічыцца адной з лепшых у Еўропе. Ужо атрымалі прызнанне і вядомасць беларускія сарты, аўтарам якіх з'яўляецца Ірына Карэўка. Характэрнай асаблівасцю многіх з іх стала незвычайная сонечная афарбоўка — сапраўднае сонца ў вярцінях. Тут і адзін з першых сартоў — "Купалінка", затым "Родны кут", што атрымаў залаты медаль у Эрфурце на Міжнароднай выставе ў 1992 годзе, "Ефрасіння Полацкая", "Стафанія" (у гонар Стафані Станюты), "Ксенія" (у памяць аб маці Ксеніі Іванавы), "Легенда". Новыя беларускія сарты — "Данчык", "Дыадэма". Мы ад усёй душы жадаем Ірыне Аляксандраўне плёну ў працы на карысць нашай Бацькаўшчыны.

Іван ВАЛАДЗЬКО, Нэлі ГЕТКО,
доктар біялагічных навук.

ЗНЕШНІЯ СУВЯЗІ

БЕЛАРУСЬ — В'ЕТНАМ:
ЗАЎТРА НАШАГА
ЭКСПАРТУ

У Ханой пачаў працаваць Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам Алег Чакуноў. Ён узначалі першую дыпламатычную місію Беларусі ў В'етнаме. Да гэтага часу наша краіна мела там толькі гандлёвае прадстаўніцтва. Перад ад'ездам Алег ЧАКУНОЎ даў інтэрв'ю.

— У 1993—1996 гадах вы працавалі ў В'етнаме старшым экспертам і саветнікам у гандлёвым прадстаўніцтве Беларусі. Значыць, вы едзеце, хутчэй, працягваеце работу, чым пачынаеце, няхай і ў новай якасці. Якія напрамкі дзейнасці пасольства вы лічыце для сябе прыярытэтнымі?

— Перш за ўсё, гэта расшырэненне двухбаковых гандлёва-эканамічных адносін. Яны ў нас склаліся даўно, але іх дыяпазон яўна недастатковы. У В'етнаме традыцыйна карыстаюцца попытам нашы кар'ерныя самазвалы "БелАЗ", і парк гэтых машын даўно патрабуе абнаўлення. Досыць папулярныя і беларускія "МАЗы". Стабілізацыя цэнавай палітыкі Мінскага аўтамабільнага завода адкрывае перспектывы для аднаўлення паставак гэтых аўтамабіляў-цяжкавагавікоў. У В'етнаме наладжана зборка матацыклаў Мінскага мотавелазавода, і Беларусь ужо "трымае" каля 10 працэнтаў в'етнамскага рынку матацыклаў. Калі павялічыць квоту на пастаўку прадукцыі гэтага прадпрыемства, то ўжо ў 1999 годзе мы маглі б прадаваць там да 15 тысяч матацыклаў у год. Ёсць магчымасць расшырыць

рынак збыту і мінскіх падшыпнікаў, асабліва іх роліка-сферычнай групы, за кошт паўночных раёнаў В'етнама. У 1997 годзе прадукцыя Мінскага падшыпнікавага завода толькі ў гэтай азіяцкай краіне дазволіла выручыць 442 тысячы долараў ЗША. Упэўнены: трэба нарошчваць і экспарт прадуктаў хімічнай прамысловасці, а таксама некаторых іншых тавараў. Сёння перад нашым пасольствам рэальная задача садзейнічаць павелічэнню аб'ёму паставак беларускай прадукцыі ў 1999 годзе да 25—30 мільёнаў долараў ЗША.

— Якое месца сёння займае В'етнам сярод іншых знешнегандлёвых партнёраў Беларусі?

— Паводле даных дзяржаўнай статыстыкі, у мінулым годзе ён займаў 16-е месца сярод партнёраў, з якімі рэспубліка мае станаўчае сальда знешнегандлёвага балансу, а па аб'ёмах экспарту — усяго толькі 34-е. Лічу, што можна дабіцца і большых поспехаў.

— Гэта нягледзячы на цяжкасці, якія цяпер зведае в'етнамская эканоміка?

— Так. Цяжкі фінансавы крызіс у краінах Паўднёва-Усходняй Азіі (Інданезія, Таіландзе, Паўднёвай Карэі) моцна "падкасіў" імпорт у В'етнам. Ён стаў нерэнтабельным з-за працяглай дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Але, будзем спадзявацца, гэта часовыя цяжкасці, і в'етнамская эканоміка зможа іх пераадолець.

Ірына САЗАНОВІЧ.
("Нацыянальная
эканамічная газета").

БелАЗу ПАТРЭБНЫ
БЕРАГ ТУРЭЦКІ

Для ўдзелу ў тэндэры на пастаўку кар'ернага абсталявання ў Турцыю БелАЗ арганізаваў прэзентацыю сваёй прадукцыі ў Анкары.

Па словах генеральнага дырэктара знешнегандлёвай фірмы "БелАЗтрэйдкарпарэйшн" Сяргея Есіна, апошнія пяць гадоў з турэцкімі фірмамі сур'ёзных камерцыйных размоў не вялося, прадпрыемства абмяжоўвалася пастаўкамі асобных запасных частак. Усё гэта адбілася на прэстыжы Беларускага аўтазавода як партнёра. У бліжэйшыя гады ў Турцыі мяркуецца ажыццявіць шэраг буйных эканамічных праектаў, для якіх спатрэбіцца і спецыяльная кар'ерная тэхніка. Магчыма, будзе аб'яўлены тэндэр на пастаўку абсталявання і машын, якія ў Турцыі не вырабляюцца. Таму было вырашана правесці прэзентацыю Беларускага аўтазавода ў Анкары.

На погляд Есіна, прэзентацыя ўдалася. "БелАЗтрэйдкарпарэйшн" цікава паказаў жодзінскіх вытворцаў велікагрузнай аўтаатэхнікі: новае пакаленне аўтамабіляў, новы падыход да ўзаемаадносін з кліентам.

Калі раней прадавалі аўтамабіль і на ўсе пытанні, што заставаліся па-за здзелкай, адказвалі: "Гэта вашы праблемы", то сёння падыход якасна іншы. У кантрактах, калі такія будуць, з'явіцца запісы з новымі абавязальствамі завода: з улікам росту якасці выпускаемых аўтасамазвалаў расшыраюцца граніцы гарантый.

Акрамя таго, Сусветны банк развіцця ўключыў БелАЗ у лік сусветных прадпрыемстваў, на якія рыхтуе лісты спецыфікацый сучасных патрабаванняў да выпускаемай тэхнікі, напрыклад, па бяспецы эксплуатацыі, надзейнасці і шэрагу іншых параметраў. У спецыфікацыях ёсць рэкамендацыі па кожнаму тыпу абсталявання. Так што, калі ты трапіў ў лік гэтых прадпрыемстваў, то рабіць тэхніку лепш, чым рэкамендуецца, можаш, горш — не. Пры гэтым адкрываюцца новыя магчымасці па яго продажы. БелАЗ, на думку спецыялістаў дэпартаменту праектаў Сусветнага банка, сёння многім рэкамендацыям адпавядае.

Уся прэзентацыя, па словах спадара Есіна, была накіравана на азнаёмленне з новымі мадэлямі, каб патэнцыйныя пакупнікі разумеў, што Беларускае аўтазавод у стане сёння прапанаваць аўтаатэхніку з пазнаваемымі за рубяжом кампанентамі, у прыватнасці, з рухавікамі вядомых фірм, а гэта само па сабе — гарантыя якасці.

Сяргей Есін адзначае, што рынкі даўно ўжо падзелены, пустых ніш няма. На рынку кар'ернай тэхнікі ў Турцыі выключна моцныя пазіцыі вядомага вытворцы — канцэрна "Катэргілер". У "Катэргілера", а таксама ў "Дрэсера" ў Турцыі існуе добра наладжаная інфраструктура, якая ўключае ў сябе і сервісныя цэнтры, і цэнтры абучэння, і многае іншае, што садзейнічае продажы і надзейнай эксплуатацыі кар'ернай тэхнікі.

Беларусь, па сутнасці, "лезе" ў гэтую нішу, каб у кагосьці нешта адабраць. Пакуль размова ідзе пра 30-тоннік, але ў далейшым плануецца падняць танаж прадаваемай БелАЗам тэхнікі, таму ўжо сёння прапануюцца 42-, 55-, 120-тоннікі. Але гэта больш буйныя праекты, якія патрабуюць часу для іх распрацоўкі і рэалізацыі.

Уладзімір ЯЎСЕЎ.
("Белорусский рынок").



У Бараўлянах, што пад Мінскам, адбылося ўрачыстае адкрыццё "SOS — сацыяльнага цэнтра маці і дзіцяці" імя Германа Гмайнера, які будзе дзейнічаць пры "SOS — дзіцячай вёсцы". Яна адкрыта ў Бараўлянах у 1995 годзе.

"SOS — сацыяльны цэнтр" у Бараўлянах — гэта чатыры двухпавярховыя дамы-катэджы з усімі выгодамі, у якіх адначасова праходзяць аздаравленне разам са сваімі маці 25—30 дзяцей. Аслабленыя дзеці з раёнаў чарнобыльскай зоны, з малазабяспечаных і мнагадзетных сем'яў праходзяць тут сацыяльную рэабілітацыю, атрымліваюць палепшанае збалансаванае харчаванне, фітатэрапію, займаюцца лязэбнай фізкультурай. "SOS — сацыяльны цэнтр маці і дзіцяці" пабудаваны і абсталяваны на сродкі гуманітарнай дапамогі пры садзейнічанні міжнароднай "SOS"-арганізацыі і нямецкага фонду імя Германа Гмайнера.

На афіцыйным адкрыцці цэнтра прысутнічалі старшыня Мінскага аблвыканкома Пётр Пётых і прэзідэнт Міжнароднай "SOS" — Кіндэрдорф Інтэрнацыяналь" Хельмут Куцін.

НА ЗДЫМКАХ: у час урачыстага адкрыцця "SOS — сацыяльнага цэнтра маці і дзіцяці" ў Бараўлянах; у гэтых дамах размясціўся цэнтр; так камфортна выглядаюць інтэр'еры жылых дамоў цэнтра, дзе праходзяць аздаравленне дзеці разам з маці.

Фота Аркадзя НІКАЛАЕВА, БелТА.



З ГІСТОРЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

(Працяг.
Пачатак на 1-й стар.)

Для ўсеабдымнай падрыхтоўкі грабежніцкай вайны супраць Савецкага Саюза характэрнае тое, што ў цесным супрацоўніцтве паміж манопаліямі, дзяржаўнымі планавымі органамі і вермахтам была створана цэлая сістэма новых дзяржаўна-манопалістычных механізмаў кіравання з незвычайна разгалінаваным выканаўчым апаратам.

У загадзе вайсковага інтэнданта вярхоўнага камандавання германскай арміі "Аб забеспячэнні войск" № 109/4 ад 16 чэрвеня 1941 года (за пяць дзён да пачатку вайны супраць СССР): "Агульнае напружанае прадуктовае становішча ў Германіі больш не дазваляе папаўняць састаў абозаў і забеспячэнне за яе кошт. Аб гэтым павінен памятаць кожны камандзір і начальнік у час аперацыі ў краіне праціўніка. Для захавання запасаў у Германіі войскі павінны жыць за кошт мясцовай сельскай гаспадаркі".

Агульнае кіраўніцтва гэтымі разбойніцкімі акцыямі ажыццяўляў Герынг, які сам стаў буйным манапалістам. Указам Гітлера ад 29 чэрвеня 1941 года Герынг надзяляўся надзвычайнымі паўнамоцтвамі па выкарыстанню эканомікі акупіраваных тэрыторый на ўсходзе ў інтарэсах расшырэння і развіцця ваеннай эканомікі Германіі. 16 ліпеня 1941 года на нарадзе вышэйшага кіраўніцтва нацыскай Германіі Гітлер заявіў, што акупіраваныя савецкія землі павінны быць далучаны да рэйха назаўсёды.

На наступны дзень, 17 ліпеня 1941 года, у галоўнай кватэры фюрэра быў зацверджаны шэраг найважнейшых дакументаў аб грамадзянскім кіраванні захопленымі савецкімі землямі. Гітлер падпісаў указ аб стварэнні міністэрства акупіраваных усходніх тэрыторый, якое ўзначаліў Альфрэд Розенберг, указ аб стварэнні рэйхскамісарыята "Остланд" на чале з рэйхскамісарам Генрыхам Лозе. У "Остланд" увайшлі генеральныя акругі Латвія, Літва, Эстонія і значная частка Беларусі. Генеральным камісарам генеральнай акругі Бе-

ларусь Гітлер 17 ліпеня 1941 года назначыў Вільгельма Кубэ. Генеральны камісарыят у Мінску быў вышэйшай інстанцыяй цывільнай адміністрацыі ў частцы Беларусі на захад ад Барысава, якая ўваходзіла ў генеральную акругу Беларусь. Беларускія землі на ўсход ад Барысава з'яўляліся ўобласцю тылу групы арміі "Цэнтр". Тут вышэйшая ўлада была ў руках камандуючага, а гаспадарчымі справамі займаўся гаспадарчы штаб "Усход".

6 верасня 1941 года Герынг падпісаў спецыяльнае распараджэнне аб арганізацыі вывазу і выкарыстання сыравіны з акупіраваных абласцей Савецкага Саюза. У ім указваецца: "З. Велічыня рускай прасторы і неабходнасць увязваць вывоз сыравіны з усімі спажыўцамі ў транспарце патрабуе, аднак, адзінага спосабу дзеянняў розных ваенных і цывільных органаў як у зоне канфіскацыі, вывазу, так і выкарыстання сыравіны на месцы. Таму назначаю генерал-лейтэнанта Віцінга генеральным інспектарам па канфіскацыі і выкарыстанню сыравіны ў акупіраваных усходніх абласцях".

Згодна з маімі ўказаннямі, генеральны інспектар павінен праводзіць наступную работу:

- а) правяраць правядзенне работ па канфіскацыі і вывазу сыравіны ва ўсіх ваенных і цывільных установах;
- б) сачыць за тым, каб расходванне сыравіны на месцы ў акупіраваных абласцях не перавышала неабходных памераў, якія ўстаноўлены мною па ўзгадненню з рэйхсміністрам гаспадаркі;
- в) увязаць работу ўсіх органаў, якія займаюцца канфіскацыяй і вывазам сыравіны, і ўрэгуляваць чарговасць адпраўкі...

Дарэчы, вопыт такой работы ў Віцінга быў: з 2 ліпеня 1940 года па 10 верасня 1941 года ён як "інспектар па канфіскацыі і выкарыстанню сыравіны ў Бельгіі і Францыі выконваў задачы па канфіскацыі і вывазу стратэгіч-

най ваеннай сыравіны з акупіраваных заходніх абласцей". У сваім распараджэнні Герынг падкрэсліў: "Таксама і ў акупіраваных усходніх абласцях неадкладнай задачай генерал-лейтэнанта Віцінга з'яўляецца клопат аб тым, каб уся захопленая сыравіна пападала ў Германію, дзе б яна была рацыянальна выкарыстана ў гаспадарцы, і каб не мелі месца самавольныя замахі з боку асобных устаноў".

17 ліпеня 1941 года ў Берліне ў сяміпакаёвай кватэры на Флотуштрасе, 11, сабраліся прадстаўнікі нямецкіх кампаній, якія спецыялізаваліся па збожжы, жывёлагадоўлі, малаку, тлушчах, яйках, насенняводству, і камерцыйная група. Вынікам іх сустрэчы быў дагавор аб стварэнні Цэнтральнага гандлёвага таварыства "Усход" па нарыхтоўцы і збыту сельскагаспадарчай прадукцыі з абмежаванымі паўнамоцтвамі (ЦГТ "Усход").

Практычнай задачай таварыства было разграбленне рэсурсаў занятых усходніх абласцей.

У сваёй службовай дырэктыве № 1 ад 18 жніўня 1941 года начальнік камерцыйнай групы харчавання вызначыў тэрмін і аб'ём дзейнасці ЦГТ. У адпаведнасці з гэтай дырэктывай ЦГТ неадкладна разгортвала сваю дзейнасць на ўсёй тэрыторыі, якую акупіравалі нямецкія войскі пасля 22 чэрвеня 1941 года, за выключэннем Беластоцкай і Львоўскай абласцей і зямель, якія адышлі да Румыніі, а таксама тэрыторыі тылу арміі.

Гэтай дырэктывай былі вызначаны наступныя задачы дзейнасці ЦГТ:

1. Нарыхтоўка ўсякага роду сельскагаспадарчай прадукцыі.
2. Забеспячэнне сельскай гаспадаркі сродкамі вытворчасці і таварамі першай неабходнасці.
3. Прыём пад сваё кіраванне сельскагаспадарчых апрацоўчых і перапрацоўчых прадпрыемстваў.

Сістэма нарыхтоўкі і рэалізацыі сельскагаспадарчай прадукцыі службовай дырэктывай № 1 упаўнаважанага па 4-гадоваму плану рэгулявалася наступным чынам: у першую чаргу павінны задавальняцца патрэбы войск. Задача заключалася ў тым, каб дзве трэці нямецкага вермахта забяспечвалася за кошт акупіраванай рускай тэрыторыі. Рэшткі павінны былі вывозіцца ў Германію, а калі ў іх не адчуваў "крайняй неабходнасці" рэйх, то заставаліся для забеспячэння мясцовага насельніцтва. Структура ЦГТ была простаай і мабільнай. Цэнтральнае праўленне ЦГТ складалася з камерцыйнага і агульнага кіраўніцтва на чале з Фляйшбергерам і аддзелаў — нарыхтоўчых, забеспячэння і кіравання. Яно ажыццяўляла агульнае кіраўніцтва і планаванне, а таксама ўнутранае ўпраўленне, займалася пытаннямі прызначэння і перамяшчэння кадраў, стварэннем новых кантор, пытаннямі адпраўкі ў Расію новых экспедыцый, распараджалася прадукцыяй, прызначанай для адпраўкі ў рэйх.

У рэйхскамісарыятах "Остланд", "Украіна" і на тэрыторыі тылу групы арміі "Цэнтр" ЦГТ стварыла галоўныя канторы. У "Остландзе" галоўная кантора ЦГТ знаходзілася ў Рызе. На беларускіх землях, якія падпарадкоўваліся "Цэнтру", галоўная кантора ЦГТ была ў Барысаве. Планавалася, калі бліцкрыг удалася, перамясціць яе ў Маскву, але яна заставалася ў Барысаве да мая 1944 года, а затым пераехала ў Мінск і далей — на захад. Галоўныя канторы ЦГТ дзейнічалі праз камерцыйныя канторы. Так, барысавская кантора кіравала камерцыйнымі канторамі ў Арле, Бабруйску, Віцебску і Оршы, рыжская — у Каўнасе, Мінску, Пскове і Таліне (Рэвелі). Кожная камерцыйная кантора мела 9 філіялаў і 61 аддзяленне.

Камерцыйныя канторы на акупіраванай тэрыторыі займаліся нарыхтоўкай сельгас-

прадукцыі, кіраваннем апрацоўчымі і перапрацоўчымі прадпрыемствамі, забеспячэннем насельніцтва сродкамі вытворчасці і таварамі першай неабходнасці. Разлікі вяліся наступным чынам. Камерцыйныя канторы выстаўлялі рахункі і накіроўвалі Цэнтральнаму праўленню, якое перасылала іх у дзяржаўныя ўстановы, што аплачвалі вартасць тавараў, для чаго ЦГТ мела канторы ў дзяржаўных установах. Галоўныя канторы штотымсяна атрымлівалі лічбы абароту камерцыйных кантор і паведамлялі Цэнтральнаму праўленню. Галоўныя канторы давалі ўказанні аб руху тавараў і аб размеркаванні абавязкаў сярод супрацоўнікаў кантор.

Узаемаадносінны ЦГТ з іншымі манопольнымі таварыствамі, якія дзейнічалі на акупіраваных усходніх землях, былі ўзаемаўзгодненымі з карысцю для кожнага. ЦГТ удзельнічала ў грамадскім капітале таварыства "Усходнія валокны". Меркавалася, што ўсе пытанні, па якіх інтарэсы перакрываюваліся, будучы ўладжвацца на таварыскай аснове. Каб не плаціць нарыхтоўчых кантор, камерцыйныя канторы ЦГТ, уключаючы мясцовыя нарыхтоўчыя арганізацыі, прадастаўляліся ў распараджэнне таварыства "Усходнія валокны" па жаданню апошняга. З Усходнім таварыствам па нарыхтоўцы скуры, футра, шэрсці і іншай прадукцыі было заключана пагадненне аб продажы гэтаму таварыству прадукцыі (асабліва з разніц), нарыхтаванай канторамі ЦГТ.

ЦГТ выступала ў ролі пакупніка прадукцыі акцыянернага таварыства "Усходняя нафта", таварыства "Горназдабываючая і металургічная прамысловасць "Ост" з абмежаванымі паўнамоцтвамі, у якіх закупляла гаручае, вугаль для перапрацоўчых прадпрыемстваў. Да кіравання перапрацоўчымі прадпрыемствамі ЦГТ прыцягвала нямецкіх прадпрыемнікаў. Так, у Мінску кіраўніцтва мясакамбінатам прыняла на сябе буйная гамбургская фірма па гандлю мясам, уладальнікам якой былі Хрысціян Шульц і сын, у Баранавічах — Вільгельм Меленбек.

Мікалай БАНДАРЭНКА.

(Працяг будзе).

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

справа ваеннага пракурора Вайтэкі атрымала нечаканы працяг.

Неяк нарком абароны СССР маршал Варашылаў атрымаў асабістае пісьмо ад нейкага І. Якаўлева, які прадставіўся камандзірам запаса РККА.

“Дарагі нарком абароны, наш родны жалезны нарком таварыш Варашылаў!

Прашу прабачэння, што турбую сваім пісьмом, але я бачыў Вас у горадзе Варашылаўградзе, былым Луганску, калі Вы там фарміравалі часці на грамадзянскай вайне. Верны Вашым заветам, я працягваю змагацца з ворагамі народа. І гэта пісьмо прадывтавана такой барацьбой.

Я ведаю нейкага Яцэнку, які быў некалькі гадоў назад асуджаны, і вось я яго нядаўна ўбачыў у сям’і ваеннага пракурора ЧФ. Аказваецца, Аляксандр Яцэнка брат жонкі пракурора. Трэба было б разблытаць гэты клубок ворагаў народа, таму што ніці цягнуцца вельмі далёка.

Цяпер я знаходжуся без працы і вымушаны прадаць тое-сёе з адзення, каб раскрыць яшчэ большы букет ворагаў народа. Але я адзін не ў сілах гэта зрабіць на месцы, таму што, як удзельнік работы НКУС, я застаўся без працы і пакінуў

дзяцця ў вытворчасці ваеннай пракуратуры Чарнаморскага флоту, доўга гутарыць з пракурорам Вайтэкам, яго саслужыўцамі і кіраўніцтвам наркамата ўнутраных спраў Крымскай АССР. Нарэшце робіць адназначны вывад: юрыдычных падстаў для арышту Вайтэкі недастаткова.

Атрымаўшы з Пракуратуры СССР такое рашэнне, начальнік упраўлення НКУС камбрыг Фёдаруў паспяшаўся на прыём да наркома ўнутраных спраў.

Ягоў тут жа загадвае выпісаць ордэр на арышт Вайтэкі. Ставіць размашысты подпіс...

А ў гэты час ваенны пракурор Чарнаморскага флоту збіраецца ў Маскву. Сталёвыя ціскі паклёпаў, якія ўсё мацней сціскаюцца вакол яго, можна было разарваць толькі рашучым рыўком. І Павел Вайтэка вырашае звярнуцца непасрэдна да Генеральнага пракурора СССР.

Сустрэцца з Генеральным пракурорам яму так і не давялося. 25 жніўня 1938 года ваенны пракурор Чарнаморскага флоту брыгваенюрыйст Павел Вайтэка быў арыштаваны. Здарылася гэта на вуліцы Вароўскага ў Маскве ў той момант, калі Павел Станіслававіч накіроўваўся ў прыёмную Вышынскага. Калі чорны ЗІС прытармазіў ля абочыны і з яго выйшлі двое ў цывільным, перагарадзіў-

яго камандаваннем выкінула на мель. Па гэтаму факту асобы аддзел ЧФ правёў расследаванне, вынікам якога стала абвінавачванне заключэнне. У ім адзначалася:

“Карыстаючыся блізкасцю румынскіх берагоў, Байрачны з мэтай ажыццяўлення сваіх здрадніцкіх задум і скарыстаўшы вялікі шторм, хцяя становішча было і не бязвыхадным, спрабаваў разлажыць каманду шхуны і пераканаць яе ў неабходнасці здачы румынскім уладам”.

Разглядаючы гэтую справу ў парадку пракурорскага нагляду, Вайтэка не знайшоў дастатковых падстаў для прыцягнення лейтэнанта Байрачнага да крымінальнай адказнасці і вынес пастанову аб спыненні крымінальнай справы за недаказанасцю абвінавачвання. Цяпер жа гэтае рашэнне ваеннага пракурора было пастаўлена яму ў віну.

З архіўнага пылу было выцягнута нямаля і іншых крымінальных спраў, што разглядаліся ваеннай пракуратурай ЧФ.

Цяпер жа за ўсё гэта ваеннаму пракурору быў прад’яўлены рахунак.

З абвінавачвання заключэння на справе Вайтэкі Паўла Станіслававіча, 1894 года нараджэння, члена ВКП(б):

“Следствам устаноўлена, што Вайтэка з’яўляўся ўдзельнікам антысавецкай ваеннай змовы, праводзіў варожую работу па захаванню змоўніцкіх кадраў РККА, змазваў судовыя справы па контррэва-

люцыйных злачынствах...

Справа па абвінавачванні Вайтэкі падлягае накіраванню пракурору СССР тав. Вышынскаму для разгляду і перадачы па падсуднасці...

Следчы асабога аддзела ГУДБ НКУС СССР старшы лейтэнант дзяржбяспекі Ражаўскі”.

“Імем Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік Ваенная калегія Вярхоўнага суда Саюза ССР у складзе:

старшыняўчага — брыгваенюрыйста Кандыбіна,

членаў: брыгваенюрыйстаў Сусліна і Дзецістава, пры сакратары — ваенным юрысце 3 рангу Бычкова

у закрытым судовым пасяджэнні, у гор. Маскве, 28-га лютага 1940 года разгледзела справу па абвінавачванні Вайтэкі Паўла Станіслававіча...

Вайтэка, будучы на пасадзе ваеннага пракурора Чарнаморскага флоту, у інтарэсах антысавецкай змоўніцкай арганізацыі ўтойваў варожую дзейнасць ворагаў народа... і асабіста сам праводзіў падрыўную дзейнасць у пракурорска-следчай рабоце.

Прызнаючы Вайтэку вінаватым у здзяйсненні злачынстваў, Ваенная калегія Вярхоўнага суда Саюза ССР прыгаварыла:

Вайтэку Паўла Станіслававіча пазбавіць ваеннага звання брыгваенюрыйста і падвергнуць пазбаўленню волі ў ППЛ тэрмінам на 15 гадоў з паражэннем у палітычных правах на пяць гадоў і з канфіскацыяй маёмасці, што асабіста яму належыць.

Тэрмін падсуднага Вайтэкі з залікам папярэдняга зняволлення вылічваць з 25 жніўня 1938 года.

Прыгавор канчатковы і абскарджанню не падлягае”.

Такая формула асуджала чалавека на доўга. З гэтага часу ўсе юрыдычныя магчымасці перагляду прыгавору і рэабілітацыі выключаліся.

Але там, дзе бяссільнае права, вырашае ўлада. І Вайтэка звяртаецца да яго вышэйшага носьбіта. 24 сакавіка 1940 года ён піша пісьмо Сталіну.

І яно не засталася без увагі. Галоўная ваенная пракуратура атрымлівае ўказанне разабрацца і прыняць прадугледжаныя законам меры.

Ваенюрыйсту 1-га рангу Заварзіну даручаецца вывучыць справу і прадставіць свае меркаванні. Праз непрацяглы час у справе ваеннага пракурора Чарнаморскага флоту з’яўляецца дакумент за подпісам Заварзіна: “Лічу: Вайтэка асуджаны правільна. Падстаў для прынясення пратэсту няма”.

Так завяршыўся няроўны паядынак ваеннага пракурора з “ахоўнікамі закона”. Далейшы свой лёс Павел Станіслававіч падзяліў з тымі, каго беспаспяхова спрабаваў абараніць. Яго апошнія сляды згубіліся недзе ў Сібіры, на этапе ў Нарыльлаг.

МЯЦЕЖНЫ ПРАКУРОР

сям’ю сваю без грошай. Але ўсё ж прадаў тое-сёе і выехаў да Вас, наш дарагі і жалезны нарком Варашылаў. Хачу вас прасіць, каб Вы далі мне права як камандзіру запаса зноў служыць у нашай доблеснай Чырвонай Арміі. Я жадаю, я хачу ўсё жыццё праслужыць Вам, наш дарагі і жалезны нарком таварыш Варашылаў. Таму што я як камуніст-большавік прарабіў на гаспадарчай рабоце ў РККА дзесяць гадоў і ў мяне ёсць практыка службы ў марскіх сілах Чорнага мора. Я працаваў там увесь час на гаспадарчай частцы. А цяпер жыў вельмі і вельмі дрэнна матэрыяльна толькі таму, што я пастаянна выяўляю гэтых заўзятых ворагаў народа, і мне адразу робяць такія ўмовы жыцця, што я застаюся за бортам”.

Гэта дзіўнае пісьмо — своеасаблівае візітная картка часу. Характэрная асоба даносчыка: працаваў “увесь час на гаспадарчай частцы”, цяпер жыве “вельмі і вельмі дрэнна матэрыяльна”, за аказаную паслугу разлічвае атрымаць свае трыццаць сэрбранікаў — можна пасадаць па той жа гаспадарчай частцы. Ці атрымаў даносчык чаканую ўзнагароду, мы не ведаем. Гісторыя не адзначыла ў сваіх аналах гэтую падзею. Але дакладна вядома іншае: са стала маршала Варашылава пісьмо з даносам паляцела не ў скрынку для смецця, а ў ведамства Мікалая Яжова.

Тут такім паведамленнем заўсёды забяспечвалася зялёнае святло. У найкарацейшы тэрмін факт, выкладзены ў пісьме, быў правяраны, асоба пракурора Вайтэкі вывучана ва ўсіх праявах і сувязях, а сам ён узятый пад нагляд аператыўных службаў НКУС.

Неўзабаве ў сценах гэтага ведамства складаецца даведка па справе Вайтэкі з хадзячым аб санкцыянаванні яго арышту. Дакумент падпісвае начальнік аддзела НКУС камісар дзяржбяспекі 3-га рангу Нікалаеў і накіроўвае яго Генеральнаму пракурору СССР Вышынскаму.

Але ў даным выпадку адбылося нечаканае, а ў пэўным сэнсе нават экстрардынарнае з’ява: Вышынскі не адказаў камісару дзяржбяспекі. Відаць, тут адыграла сваю ролю тая акалічнасць, што Вайтэка займаў пракурорскую пасаду і ў гэтай якасці з’яўляўся падначаленым Вышынскага.

Але доўга гэта працягвацца не магло. Неўзабаве Вышынскі накладвае рэзалюцыю: “Тэрмінова. Тав. Ульянавай. Трэба азнаёміцца з гэтымі новымі матэрыяламі і, калі яны сур’ёзныя, даць санкцыю”.

Начальнік 2-га аддзела Галоўнай ваеннай пракуратуры армваенюрыйст Удьянава палічыла немагчымым вырашыць лёс пракурора Вайтэкі завочна, на падставе адных толькі матэрыялаў НКУС. Яна вырашае разабрацца з гэтай справай непасрэдна на месцы і з гэтай мэтай выязджае ў Севастопаль. Тут старанна вывучае крымінальныя справы, што знахо-

шы дарогу, Павел Вайтэка ўсё зразумеў. Ён не аказаў супраціўлення, ды і высвятляць падставы арышту ў аператыўнікаў не мела сэнсу. Моўчкі працягнуў ім партфель з дакументамі і сеў у машыну...

У засценках Яжова мала каму ўдавалася пазбегнуць псіхічнага надлому. Не пазбегнуў гэтай долі і Павел Вайтэка. У справе маецца ўласнае прызнанне арыштаванага ў контррэвалюцыйнай дзейнасці.

У пераліку саўдзельнікаў змовы Вайтэка не назваў ніводнага, хто знаходзіўся б на волі. Усе прозвішчы былі ўзяты з рэальных крымінальных спраў і належалі сапраўдным ці ўяўным суб’ектам злачынстваў. Гэтыя справы былі даўно завершаны справаводствам, і паказанні Вайтэкі наўрад ці маглі істотным чынам паўплываць на лёсы асоб, што праходзілі па іх. Ваенны пракурор не столькі выкрываў іншых, колькі прызнаваў свой саўдзел у іх злачынствах.

Неўзабаве ён знаходзіць у сабе сілы для супраціўлення. У поўнай меры разумеючы вынікі свайго кроку, ён адмаўляецца ад сваіх паказанняў.

З пратаколу допыту абвінавачанага П. Вайтэкі:

Пытанне: На папярэднім допыце мы прыводзілі вам паказанні шэрагу змоўшчыкаў, якія выкрывалі вас у змоўніцкай дзейнасці, якую вы адмаўляеце. А як сёння, калі мы будзем прыводзіць вам канкрэтныя матэрыялы і даныя вашай падрыўной работы, таксама будзеце адмаўляць?

Адказ: Прывядзіце гэтыя факты, я дам па іх тлумачэнні.

Пытанне: Мала растлумачыць, трэба прызнаць сваю падрыўную работу!

Адказ: Я яе не праводзіў і таму не магу прызнаць.

Пытанне: А чым растлумачыце такія факты, як адмовы санкцый на арышты варожых Савецкай уладзе элементаў — трацістаў, тэрарыстаў і г. д.?

Адказ: Выпадкі адмоў санкцый на арышт былі, але яны не з’яўляліся вынікам злога намеру ці варожасці...

Матрос тэрміновай службы М. Богдан быў арыштаваны асобым аддзелам ЧФ за выказанні на палітзанятках меркаванні аб калектывізацыі, якія не адпавядаюць генеральнай лініі партыі. Была ўзбуджана крымінальная справа, праведзена расследаванне, факт такога тыпу выказванняў пацвердзіўся поўнасцю. Аднак ваенны пракурор ЧФ адмовіўся зацвердзіць абвінавачванне заключэнне, бо ніводнага дзеяння, варожага існуючаму ладу, М. Богдан не ўчыніў. Што ж тычыцца абмену думкамі на палітзанятках, дык гэта, як вядома, зусім не прычына для таго, каб падводзіць удзельніка дыскусіі пад расстрэльны артыкул.

Другі выпадак быў звязаны з арыштам лейтэнанта флоту І. Байрачнага. У час моцнага шторму шхуну “Дэльфін” пад-

СЭРЦУ МІЛАЕ

МАЛАЯ РАДЗІМА

Вось пішуць: малая радзіма. Што гэта такое? Адкуль і дакуль яе межы?

Пра гэта я і пачаў думаць, ступіўшы на зямлю сваёй малой радзімы, маёй палескай вёскі Астражанкі. Памойму, яна гэта абсяг нашага дзяцінства. Іншымі словамі, тое, што могуць бачыць дзіцячыя вочы і што прагне ўвабраць у сябе чыстая, шчырая душа, дзе гэтая душа ўпершыню здзівілася, узрадалася і аж зайшлася ад шчасця. І дзе ўпершыню засмавала, узлавалася або перажыла першае ўзрушэнне.

Ціхая вуліца, матчын агародчык, які запрашае, цягне да сябе, каб пачаставаць самымі смачнымі, вясковымі ласункамі: моркваю, агуркамі, бобам. Потым сад, дзе вісне з яблыні цыбулевымі плячэнкамі галлё з чырванабокімі яблыкамі. За садамі — духмяны абшар поплава, да якога хочацца, як у дзяцінстве наперагонкі з хлапчукамі-сябрамі, пабегчы і бухнуцца там у азарыну, якая блішчыць на сонцы ў канцы сенажаці, доўга маляціць нагамі па вадзе, даваць і даваць нырца.

А вось нарэшце і рэчка, пятлявая, вёрткавая, якая так і хоча ўцячы ў лязнякі. За ракою — суседняя вёска, і заходзіць за раку не трэба: гэта ўжо іншы, забаронены прасцяг. Там жывуць свае хлапчукі, і ім на вочы аднаму лепш не трапляцца.

Вось, зрэшты, і ўвесь дзіцячы сусвет. Але і гэтага абшару хапае, каб за дзень, пакуль не зваліцца за лес сонца, набегацца і змарыцца. А потым цябе ўжо соннага падхопіць на рукі маці і панясе тваё падрапанае, абмяклае цела ў ложак. І прысніцца, быццам залазіш ты на самае высокае дрэва, ускарабквашся з халадокам пад грудзьмі на самую верхаліну, якую жажліва разгойдае вецер, каб паглядзець, а што ж там далей, за небасхіпам? І раптам трэснула пад нагамі галіна, і ты вопрамеццю падаеш на зямлю. І, як бывае толькі ў сне, у самы апошні момант нехта спрытна падстаўляе рукі, нібы крылы, вецер падхоплівае цябе, і вось ты ўжо ляціш, набіраеш вышыню і заміраеш ад урачыстага захалпення.

Малая радзіма — гэта тое, што на ўсё жыццё адорвае нас спярша крылямі натхнення, потым трызнення і тургі па ёй.

РАЗВІТАННЕ

Капаю на агародзе бульбу і час ад часу даю адпачыць не так цэлу, як вачам, якія стаміліся ўзірацца ў баразну. Разгінаюся, гляджу навокал і не магу наглядзецца на родную старонку.

Дзівосны абсяг ляжыць на ўсе бакі, і праз яго, то знікаючы за паваротамі, то пабліскаючы дугамі далёкіх плёсаў, прывольна струменіцца Прыпяць. Зірнеш налева — за пагоркамі, нібы фасола, рассыпаўся на выпасе статак пярэстых кароў, за пазалочанымі восенню ўзлескамі ўваткнуўся ў неба петрыкаўскі рэтранслятар. Паглядзіш прама — за абчэсанымі, абгладжанымі граблямі прысудзістымі стагамі цёмнай шчыццою стаяць дубровы. Глянеш направа — за купкамі лазнякоў, за выціўнымі палеткамі відаць хаты роднай вёскі. Усе фарбы Палесся сышліся тут, адцяняючы і дапаўняючы адна адну. Такі стаў на бульбяных гонях сам-насам з гэтым абшарам. І раптам аднекуль з поўначы пачуліся тужлівыя гукі, ад якіх сціснулася сэрца. Яны былі падобныя на жураўніныя, але гэта было не курлыканне, а працяжныя воклічы расстання — узбуджаныя птушыныя грай. Падняў галаву — воддаль, ад суседняй вёскі, кружылася ў небе жураўліная карусель. Дзве чарады, быццам даганяючы адна адну, то змыкаліся, то рассыпаліся на пары.

Птушкі развіталіся з Радзімай. Развіталіся так, быццам ніколі больш не ўбачаць гэтых родных мне і ім палескіх абшараў. Прарочыя птушкі, ці ім не ведаць, які цяжкі шлях у іх наперадзе ў чужыну.

І вось пачуўся патрабавальны покліч важака. Чарада выцягнулася доўгім ланцугом і марудна закаляхалася на поўдзень.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

ўжо быў урачом, а Янка Бобрык — студэнт, пэст, маладняковец, адзін з аўтараў калектыўнага зборніка вершаў "Пунсовае ранне".

Я нецярпліва чакаў Марусю з сталіцы: хацелася даведацца пра Янковых сяброў-паэстаў, пра кіпучае літаратурнае жыццё сталіцы: у друку ішлі спрэчкі паміж "Маладняком" і "Узвышшам", Тодар Глыбоцкі паяў Дубоўку, ужо гукаў грозны бас Бэндэ.

Вярнуўшыся, Маруся расказала пра знаёмства з Валерыем Мараковым: "Ішлі мы з Янкам па Савецкай вуліцы, а насустрач — высакаваты прыгожы хлапец у караткаватым палітончыку і кепцы, ружовашчкі з марозу. Ідзе і здалёк усміхаецца Янку. Спыніліся, Янка пазнаёміў нас. Валеры гаварыў нешта прыемнае мне, а я слухала яго нягучны плавучы голас і дасціпныя жарты. Далей пайшлі разам. Яны гаварылі пра свае маладнякоўскія клопаты, пра Чарота, Александровіча, Пушчу, Трусу, успаміналі нейкія смешныя гісторыі. Развіталіся на рагу Садовай, і Валеры пабег у свой тэхнікум".

Я заздросціў Марусі, што сустракалася з любімым мною паэтам, і марыў некалі трапіць у сталіцу і пабачыць жывых пісьменнікаў, можа, нават удасца сустрэць Купалу і Коласа.

Скончыўшы школу, у 1930 годзе я падаўся ў літаратурную "падсталіцу" — акруговы Бабруйск. Філію "Маладняка" ўзначальваў Міхась Лынькоў, выяўляў і апекаваў маладых літаратараў. У актыве ўжо былі Мікуліч, Вітка (Крыско), Кохан, Зарыцкі, Шынклер, Жукоўскі, Абакшонак, і я паспеў надрукаваць некалькі вершаў у акруговай газеце і літаратурным дадатку "Вясна". Колькі тады было мараў, захапленню, спадзяванняў і планаў. Мае сябры і я працавалі пераважна на дрэвапрацоўчым камбінаце. Зарыцкі на дзяжурства ў сушыльні цэх ішоў з ладным стосам паэтычных зборнікаў. Як ні было цяжка, мы жылі паззіям. Мінск нам здаваўся літаратурнаю Мекаю, асяродкам талентаў і славытацей, мы сачылі за ўсімі навінкамі паззіі і прозы.

У адным з зімовых нумароў "Маладняка" з'явіўся верш Маракова "Цыганка". Незвычайнай інтанацыяй, памерам, напеўнасцю, зрокавай дакладнасцю малюнка ён зачараваў усіх бабруйскіх пачаткоўцаў.

За вокнамі спева,
За вокнамі вечар
І радасць зямлі і вясны
Чалавечай...
Цыганка у цьме...
У цьме ёй прысніліся стэп і дарога,
Блуканні і сум,
І любоў,
І трывога...

Мы часта ўдвох, утрох, блукаючы па вуліцах, дэкламавалі "Цыганку" або "Маўчала ноч... Над сінім полем пунсновай кветкай месяц плыве". Здавалася: нашы пачуцці і мары падслухаў і выказаў Валеры Маракоў. З вышынні цяперашняй дасведчанасці і вопыту ў "Пялёстках" відны найнашчы, штучная метафарафічнасць, невысокае майстэрства. І гэта натуральна для шаснаццацігадовага таленавітага паэта.

Пасля цяжкай хваробы я прыхедаў у сталіцу, спадзеючыся "ашчаслівіць" беларускую паззію. Наіўныя спадзяванні яшчэ цэпліліся, а рэчаіснасць астуджала іх і ставіла на сваё месца. Я не адрозніваўся заўважна ў абшчыне шэра-зеленаваты асабнячок Дома пісьменніка, хоць ужо і быў членам БелАППа (Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў). Правінцыяльная сарамлівасць і сціпласць не дазвалялі пераступіць парог у цёмныя калідоры дома на два паверхі і з сутарэннем-сталоўкаю. Часта круціўся каля ўваходу, углядаўся ў кожнага, хто заходзіў у пісьменніцкую "рэзідэнцыю". Па друкаваных партрэтах пазнаваў некаторых пісьменнікаў і дзівіўся, што з агульнага натоўпу той-сёй вылучаўся толькі капелюшом.

Аднойчы мяне заўважыў Барыс Мікуліч і зацягнуў у сярэдзіну. Там я сустрэўся і асабіста пазнаёміўся з вядомымі па завочнай пераліцы Таўбіным, Астапенкам і Куляшавым. У іх ужо выйшлі першыя кніжачкі, Таўбін нам чытаў сваю новую паэму "Таўрыда". У суседнім пакоі на цыратовай канапе чыталі адзін аднаму вершы лірыкі Маракова і Кляшторны. Мяне з імі пазнаёміў Таўбін. Валеры быў такі, якім яго ўяўляў па партрэтах і расказах. Неўзабаве ўсе мы сыхлі на вузенькай пакурачатай лесеці ў сутарэнне пісьменніцкай сталоўкі. Я быў шчаслівы. Аж не верылася: разам абедаю ледзь не з усімі вядомымі пісьменнікамі.

Пасля абеда разыходзіліся невялікімі купкамі. Я неж далучыўся да Таўбіна, Хадзікі і Віктара Казлоўскага. Паселі на лаўцы ў тэатральным скверы, гаварылі пра вершы, лепшыя і горшыя, пра складанасці жыцця, пра несправядлівую наскокі Бэндэ і Кучара на лірыку Маракова і Кляшторнага, пра абвінавачванні Хадзікі ў песімізме, адсутнасці мабільнага тэматыкі, мажорных настроў, рытмаў сацыялістычнага будаўніцтва, такіх, як у "Гудках" Александровіча і "Рытмах-кантрастах" Хведаровіча. Для мяне гэта ўсё было нова і неспадзявана.

У 1932 годзе я паступіў на літаратурны

факультэт Вышэйшага педінстытута імя Горкага. Было трохі здзіўнавата — чаму імя Горкага? Аляксей Максімавіч інстытутаў не канчаў, адразу прайшоў "Мои университеты". Тады ўсё здавалася нармальным. Вучыўся я і адначасова працаваў у рэдакцыі "Чырвонай змены". Маракоў займаўся ўжо на другім курсе крытычна-творчага аддзялення. Гэта быў свежасаблівы літаратурны ліцэй для маладых і ўжо прыкметных паэстаў і крытыкаў. Самаю папулярнаю асобаю быў, вядома, Валеры Маракоў — аўтар кнігі "Пялёсткі" і "На залатым пакосе".

Калі на шумным і людным калідоры з'яўлялася яго здалёк прыкметная постаць, гамана сціхала, усе расступаліся, маладзейшыя прыхільнікі шапталіся: "Вунь Маракоў ідзе". Я ганарыўся нашым знаёмствам. Валеры заўсёды вітаўся за руку, пытаўся, што пішацца, часам тут жа аддаваў для "Чырвонкі" адзін або некалькі вершаў.

Валеры часам расказваў, што часта бывае ў Купалу. Гасцінная цёця Уладзга шчодро частуе ў той галодны час маладога паэта хатнімі прысмакамі, мабыць, прывезенымі з Акапаў. Калі заседжваліся дапазна, дзядзька Янка пакідаў Валеры нанач у сваім кабінце, бо да Козырава малады госьць мусіў бы дабірацца пехатою. Апрача

скім шаржам мастачкі Галі Дакальскай з'явілася ў часопісе "Чырвоная Беларусь" пад псеўданімам С. Каршун. Праз нейкі час сустрэўся з Мараковым і, відаць, вінавата замаргаў. Вітаецца Валька і смяецца: "Ну, колькі ты зарабіў на мне, Каршунёнак! Хадзем, частуй півам". Я пачаў аднеквацца. "Не тлумі галаву, хлопча. Я зазірнуў у гонарарную ведамасць і ўбачыў тваё прозвішча. Запомні: пародыя і эпіграма — найлепшая рэклама. Не бойся, я не крыўдую. Калі не маеш 52 капейкі, я частую". Прышлося ісці ў піўную Лёвы Браўна і ўзяць па кувалю густога, аж чорнага піва "Портэр".

З гэтай пары мы амаль пасябравалі з Мараковым: часта сустракаліся ў Доме пісьменніка, шапталіся па інстытутскіх калідорах, па Савецкай вуліцы. А калі заводзіліся капейкі, выходзілі з бухгалтэрыі выдзецца ці "Чырвонай змены", заварочвалі на Камсамольскую вуліцу ў мясцовае "Стойла Пегаса" — прапахлую півам і нейкаю смажанінаю забягалаўку, названую "Капернаўмам". Адрозніваўся шумна і весела. Потым "ідолагі" нашы паходы ахрысцілі "амаральнай багемай", хоць і самі часта заварочвалі туды, каб сабраць назіранні дзеля далейшай "работы" ды і глынуць піва.

РАСТАПАТНЫЯ ПЯЛЁСТКІ

дзвюх ліній трамвая, ніякага гарадскога транспарту тады яшчэ не было.

Калі Валька, як ласкава яго звалі сябры, затрымліваўся на нейкіх вечарах ці сходках, нанач яго запрашалі Хадзіка, Кляшторны ці Міхась Багун. Амаль усе пісьменнікі кватаравалі ў прыватных пакойчыках мінскіх старажылаў. Сяліліся "калоніямі" — на Мароўцы, на вуліцы Розы Люксембург, за вакзалам на Краснай або вуліцы Тапстога.

Пасля зборнікі "Вяршыні жаданняў" (1930 г.) у 1933 годзе выйшла апошняя прыжыццёвая кніга Маракова "Права на зброю". Назваю сталі словы з "Ліста да паэта Петруся Броўкі" — "Дадзена новым нам права на зброю", а далей — аптымістычныя мары і спадзяванні на шчасліваю і натхнёную працу:

Так многа патрэбна сказаць нам,
так многа, каб песня пшчотай і куляй была...
Каб нашыя сэрцы над слаўнай дарогай,
Якой мы ідзем,
Не кранала імгла.

Ці не адчуваецца тут вымушаная "перабудова", інтанацыя і ломка радка пад Маякоўскага — "лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи"? Забягаючы наперад, не магу не сказаць, што аптымістычны надзеі ў самым узлёце абарвала дзікая куля, а сэрца накрыла імгла.

А ў студэнцкія гады дасведчаны, начытаны, эрудзіраваны Валеры Маракоў быў для сяброў аўтарытэтным кансультантам, а для акадэміка Замонаца, прафесараў Барычэўскага і Бузюка — любімым студэнтам. У тыя гады ўсе мы атрымлівалі аднолькавую стыпендыю — 25 рублёў на месяц, картку на 300 грамаў глёўкага хлеба і пропуску ў студэнцкую сталоўку на вуліцы Фабрыцыўска. У дні выплаты стыпендыі часам каля касы Маракова чакалі Кляшторны або Багун, спадзеючыся пазчыць нейкую дробязь. Выдзецца ганарары па 30 капеек за радок цыркала нерэгулярна. На калідоры каля кабінета намесніка дырэктара Івана Бучукаса на дзіравай цыратовай канапе часта чакалі фінансавы ласкі паэты і прэзаіці. Аднойчы тут жа Маракоў склаў "слязінку": "Бучукас, Бучукас, пашкадуў ты нас, дай адзін рубляк на кувалю піва". Яна стала папулярнаю сярод пісьменнікаў, дайшла і да Бучукаса. Ён звычайна, падлісваючы паперку ў бухгалтэрыю, казаў: "Вось табе на кувалю піва".

Ідэалагічныя прыстасаванцы, прыэваратні і прапаведнікі вышуквалі аб'екты дзеля сваіх спекуляцый: грамліны на сходках і ў друку "нікому не патрэбную лірыку", цытавалі трыбуна рэвалюцыі: "Надо вырвать радость у грядущих дней", а каб вырваць яе, пасыпалі пісьменнікаў на "перакоўку" на лічаныя тады ў Беларусі заводзікі, на пракладку брукаванак, на будаўніцтва такіх "гігантаў", як "Асінбуд". Асабліва клапаціліся пра лірыку. Папрацаваў і Маракоў на запалкавай фабрыцы Барысава, у Рэчыцы, на тым жа "Асінбудзе". Як ні пнуўся, одалісцам Валеры не стаў. А вершы-справаздачы хутчэй нагадвалі стрыманыя пародыі.

У 1931 годзе Маракоў надрукаваў верш "Стано прад Пушкіным адзін і думу думаю сурова...". Прачытаў яго, і нейкі д'ябал падштурхнуў мяне напісаць пародыю: "Ты знаеш, Пушкін, я паэт, я славай гэтаю багаты, а мне, нікому не сакрэт, патрэбны добры, моцны тата". Пародыя з выдатным сяброў-

Аднойчы познім летнім вечарам каля кіназатра "Чырвоная зорка" сустрэліся мне Валеры і прэзаіт Сяргей Знаёмы. Пагаварылі і вырашылі пасядзець за чацвярцінкаю і паслухаць новыя вершы Валеры. Дзе? Я прапанаваў паехаць у мой маленькі пакойчык на не існуючым ужо Трамвайным завулку. Час позні: магазіны пачалі зачыняцца. Пайшлі з Валерыем на здабычу. На рагу Савецкай і Ленінскай вуліц стаяў паставы міліцыянер, хоць у горадзе было не больш дзесятка легкавых машын. Валеры мне сказаў пачакаць, а сам пайшоў да паставога. Павіталіся за руку, пагаварылі і разам падышлі да мяне і рушылі да першай зачыненай, але яшчэ асветленай крамы. Міліцыянер пастукаўся. Дзяўчына ўпусціла нас, узялі, што трэба, падзякавалі ёй і міліцыянеру, вярнуліся да Знаёмага і паехалі ў мой катюшок. Я спытаў, адкуль Валеры ведае гэтага міліцыянера. "Я іх амаль усіх ведаю: хлопцы з нашага Козырава падаліся ў міліцыю. І гэты — мой сусед".

За гаворкаю, чытаннем вершаў заседзіліся позна. Знаёмы заспяваўся, каб паспець на апошні трамвай. Валеры застаўся ў мяне. Каб нікому не было крыўдна, так-сяк паспалі на падлозе, а сон не браў. Валеры па памяці чытаў і чытаў ледзь не ўсяго свайго любімага Лермантава і Ясеніна. Здавалася, ён ведае іх з першай да апошняй старонкі.

Назаўтра, ідучы ў пісьменніцкую сталоўку, не памятаю хто, здзіўлена спытаў: "Вас абодвух выпусцілі?" — "Адкуль?" — не зразумеў я. "Як адкуль? З міліцыі. Вас жа з Мараковым учора ўвечары некуды вёў міліцыянер". Я разгатаўся, але не ўпэўнены, ці пераканаў цікаўнага.

У 1934 годзе Валеры канчаў інстытут, пісаў дыпломную работу і рыхтаваўся да экзаменаў. Таму сустракаліся радзей і радзей. Крытычна-творчае аддзяленне давала веды і не давала пэўнай спецыяльнасці, апрача педагагічнай. Маракова з Лявонным накіравалі настаўнічаць у Бабруйск.

Новыя кніжкі Маракова не выходзілі, у перыяды ўсё радзей і радзей з'яўляліся яго вершы. Заое імя яго часта мільгала ў артыкулах заартадасяленых бэндаўскіх падбрыхіаў. Абвінавачвалі яго ў песімізме, ясеніншчыне, ігнараванні мабільнага на выкананне "велічных планаў" творчасці, у ідэалізацыі багемай. Нават нашу праходку з козыраўскім міліцыянерам залічылі ў паруханне маралі. А рыфмаваных справаздач Валеры на заводы Рэчыцы, Барысава, Воршы не заўважалі і, мабыць, правільна рабілі, бо "Ноч трывалі і паэты на прарыве", "За тысячы новых тваіх нафтабудаў", "Першы дзень на запалкавай фабрыцы" ўспрымаліся як пародыі на актуальную тэматыку. Героямі твораў эпохі таталітарызму павінны быць бясспольны будаўнікі сацыялізму, улюбёныя ні ў якім разе не ў жанчыну, а ў родную партыю, правадыра, сацыялістычны лад і шчаслівае жыццё па картках і "заборных кніжках". А лірыка лічылася "атакаваннай в штыкі" варажэй сацыялізму атрутай.

Тонкі і таленавіты лірык Маракоў стаў радавым настаўнікам у адной з бабруйскіх школ. Трывожныя прадчуванні, што насоўваецца хмара бяды, не пакідалі Маракова з 1933 года, калі знікла чарговая група маладых таленавітых пісьменнікаў за суровым Уралам, у завейнай Сібіры і ў казахстанскіх стэпах.

Мы знаем усё:
добро і зло,
І мы, быць можа, ўсім даруем,
Але знікаючы ў туман,

Мы з кожным крокам ўсё нервовай
У душы смяемся з даўніх ран
І спатыкаем сотні новых...

З новым наборам сустрэў і Маракоў "варфаламееўскую ноч" восені 1936 года, і разам з вядомым беларускім літаратурны знік Валеры Маракоў у атрутным тумане турэмных засценкаў. Нягледзячы на звышпільную ізаляцыю, няспынны нагляд праз "ваўчкі", кожная турма жыла тоненькім пастукаваннем у таўшчэзныя сцены кропкамі і працяжнікамі марзянкі і лічбамі "бяс্তুжаўкі". У камерах ведалі, хто сядзіць побач, зверху і знізу, хто следчы, хто іх сусед, хто падлісаў выбітыя паклёпы. За год катавання Маракоў паўтараў адзінае і самае кароткае слова: "Не, не." Самымі вытанчанымі здзекамі следчыя не змаглі выбіць у гэтага мяккага, далакатнага, чыстага душою паэта ніводнага самаабгавору, ні паклёпу на сяброў.

У кароткі адліжы прасвет перагляду фальсіфікаваных абвінавачванняў самых сумленных людзей былі пракурор Беларусі Г. Тарнаўскі ў інтэр'ю карэспандэнту БелТА расказаў, як Валеры Маракова і акадэміка Гаўрылу Гарэцкага абвінавачвалі то ў траікізме, то ў прыналежнасці да міфічнага "Саюза вызвалення Беларусі". Ні Гаўрылу Гарэцкага, ні Валерыя Маракова самымі вытанчанымі здзекамі майстроў заплетных спраў зламаць не змаглі. Ведаючы ўсё гэта, Г. Тарнаўскі здзіўляўся: "Мужна трымаўся В. Маракоў. Пратакты допытаў нязменна звяршае сказ: "Абвінавачаны вінаватым сябе не прызнаў". Тое ж самае Маракоў паўтарыў 28 кастрычніка 1937 года "тройцы" Вайскавай калегіі Вярхоўнага суда СССР. Кожнае яе пасаджэнне доўжылася роўна 15 хвілін. У той дзень у крываую пашчу ўсеаюзнага кэта Васіля Ульрых трапілі Чарот, Галавач, Вольны, Каваль, Дудар, Шашэўскі, Харык, Лявонны, Кляшторны, Таўбін, Півавараў, Зарэцкі. Іх лёс быў вырашаны па загадах адрдукавання прысудзе за тыя ж 15 хвілін — "вышэйшая мера пакарання, прысуд канчатковы і абскарджанню не падлягае". Карная сістэма не дазваляе нікому марудзіць: 29 кастрычніка або ў канцы лесу, што стаў паркам Чэлюскінцаў, або ў толькі што асвоеных Куратапах усе, напярэдадні асуджаныя, былі расстраляныя.

Не магу ўявіць, у якога звера паднялася лапа, каб страціць у патыліцу аўтарам "Босых на вогнішчы", "Спахоху на загонах", "Сцежак-дарожак", вершаў, якія яны, напэўна, вучылі на памяць у школе. Уяўляю, каб у гущы пушчы сустрэўся галодны воук з блакітнавокім залатавалосым Валерыем Мараковым, у яго апусцілася б хіжая лапа, ён саступіў бы сцежку паэту, абароненаму аўрай добра і натхнення. Наўрад ці дазволілі каты развітацца сябрам, пастаўленым над ровам з жоўтага пясоцку, ці паспелі зірнуць у неба, як падаюць зоркі.

Дзень 29 кастрычніка павінен стаць, можа, некалі і стане Днём Галабы і Памяці нацыянальнай літаратуры і культуры, бо былі ж знішчаны вучоныя, мастакі, артысты, ледзь не ўсе выкладчыкі беларускай мовы і літаратуры. А прадчуванне дваццацівасьмігадовага Маракова было сапраўды прароцкім у верхах і ў "Маёй паэме":

Што ж мне сьпяваць расстраляныя песні
Ім не развясці распасы туман,
Тут, на зямлі, другое сонца пясціць,
Тут нейкі умеюць жыць і паміраць.

У часе адлігі на пачатку 90-х гадоў некаторыя даследчыкі былі дапушчаны да недасяжных крываваых архіваў. Але ні ў адной справе не знайшлі абавязковага "Акта о приведении приговора в исполнение". У ім павінен быць подпіс каменданта турмы, выканаўца і ўрача, які засведчыў факт смерці. З свайго доўгага вопыту я ведаў каменданта Ермакова і турэмнага доктара ў пенсенэ, які дажыў да глыбокай старасці ў доме на Круглай плошчы. Я яго сустрэкаў і ледзь стрымліваўся, каб не пагаварыць "па душах".

Сляды сваіх крываваых папярэднікаў старанна замяталі іх прадаўжальнікі: у дакументах аб рэабілітацыі расстраляных яны бессаромна падтасоўвалі даты смерці, пераносычы на гады вайны і варыянты трох хвароб, вядомых тым "дасведчаным" следчым.

У кніжачцы "Лірыка" (1959 г.) біяграфічная даведка сцвярджае: "Памёр Маракоў 7 мая 1940 года". Як ні хавалі праўду баязліва злачыны, пазней вымушаны былі прызнацца, што Маракоў "рэабілітаваны Ваеннай калегіяй Вярхоўнага суда СССР 25.4.1957 г. Расстраляны 29.10.1937 г." (Даведнік "Беларускія пісьменнікі" 1994 г.). Паэт замоук назаўсёды, а яго расстраляныя песні, як і пялёсткі, растаптанія цяжкімі ботамі, ажывуць з новай вясною, зацвіце і напоўніцу выснее беларуская паззія Маракова і яго сучаснікаў.

Я бачыў свет, жыццё і дагаранне,
Я бачыў любоў карміцельную-Зямлю,
І гэта ўсё, як сонечнае ранне,
Як маладосць, як родны край люблю.

За любоў гінулі і гінучы многія паэты з часоў Гамера і Дантэ і да нашых жорсткіх, крываваых і бяспраўных дзён. А паззія жыла, жыве і будзе жыць.

Сяргей ГРАХОЎСКІ.

ЗАГАДКІ НАШЫХ КАЗАК

«Як перачытаем усё «рускія» казкі, мы можам смела сцвярджаць, што паводле маляўнічасці і прыгажосці беларускія казкі не маюць сабе роўных».

С. Саўчанка,
украінскі літаратуразнаўца.

СПРАДВЕКУ

Ці можа людская памяць захаваць падзеі, здарэнні ці хоць бы весткі пра пад жыццямі нашых продкаў з-пад трысцячай гадоў? Давялося б адказаць адмоўна, каб мы не мелі чарадзейных казак. Нашыя таленавітыя вытворы-казачнікі збераглі і перадалі нашчадкам прашчуравы ўяўленні пра свет і сусвет, згадкі пра іх абрады і звычкі. Некаторыя з іх затоеныя (заэфраваныя) у дзіўных словазлучэннях: «залатая шарцінка», «залатое зерне», «лятуць дзед», «меднае чудавішча», «крывы воўк», «шкляныя горы». У казках можна прачытаць пра дзіўныя ўчыны, незвычайныя нават для фальклорных твораў. Абсурдным падаецца эпизод пра забойства «дзеда» уласных сваіх дзяцей і пахаванне іх пад печу.

Пра такое незвычайнае пахаванне не ведалі нават складальнікі ды збіральнікі старажытных грэчаскіх міфаў, не кажучы ўжо пра сучасных даследчыкаў фальклору. Як гэтак можна вытлумачыць? Недаведчанасць грэкаў? Няўвага да нейкіх там абрадаў насельніцка далёкай перыферыі — Айкумены? Але, збягаючы наперад, скажам, што паблагодны спосаб пахавання выкарыстоўвалі не такія ўжо і далёкія суседзі грэкаў. То былі носьбіты, стваральнікі той археалагічнай культуры, што папярэднічала шумерскай. Сваім чарадам, шумерская, як даказана, пазней уплывала на маладую грэчаскую цывілізацыю.

То, відаць, беларускія казкі ўзніклі вельмі даўно, і яны, мабыць, старэйшыя не толькі за грэчаскія, але і за міфы іншых народаў. Прынамсі такую выснову можна зрабіць з факта, што ў тых міфах, пра якія гаворыцца ў «Міфалагічным слоўніку», няма звестак пра той дзіўны спосаб пахавання, які згадвае беларуская народная казка.

ЖЫВЁЛЬНЫ ЭПАС

Магла пад печу — не адзіная асаблівасць нашых казак. У іх поруч з чалавекам, часам нават як ягоныя настаўнікі, апекуны ўдзельнічаюць рэальныя жывёлы, надзеленыя незвычайнымі ўласцівасцямі ды магчымымі масцамі. Яны могуць прадбачыць падзеі, з'яўляцца ў патрэбны момант у патрэбны месцы. Больш таго, некаторыя зьявіліся прыходзяць

на свет надпрыродным, чараўным спосабам падобна грэчаскім багам. Прыкладам, каза «выскаквае» з дрэва.

Безумоўна, гэта сведчанне пра колішні культ жывёл, які старэйшы за культ чалавека, ці, як у грэчаскіх міфах, культ антрапаморфных, г. зн. чалавекпадобных (з чалавечым абліччам) істотаў — бастаў. У некаторых выпадках, мабыць, можна гаварыць пра жывёльныя міфы, не кажучы ўжо пра жывёльныя эпасы. Ягоньня рэшткі, а дакладней, квінтэсэнцыя, аснова, захаваліся ў беларускіх казках пра «братоў меншых». Ды нават такія «рэшткі» эпаса багатыя і разнастайныя. Як сказаў вядомы беларускі этнограф К. Кабашнік, «казкі пра жывёл шмат якія даследнікі лічаць перлам беларускага казачнага эпаса». У ліку гэтых фальклорных цудаў — прыпавесць пра казу Дароту, што ўяўляецца ці не самай цікавай з «серый» казак пра козаў. І сапраўды, дзе яшчэ можна прачытаць вось такі радок: «Дзед узяў забіў дачку, пад печ падкінуў...»

Казку «Каза Дарота» апавядаюць на Беларусі паўсюдна, але ў зборніку «Беларускія народныя казкі» (Мн., 1980) надрукаваны варыянт з вышэйзгаданым эпизодам, варыянт, які пачуў Міцкевіч-Далецкі не пачату нашага стагоддзя ад В. Корбіна, жыхара вёскі Высокае Аршанскага павета. Апроч яго ў гэтай вёсцы жыло яшчэ некалькі казачнікаў. Ад трох былі запісаны яшчэ тры іншыя народныя творы. Мабыць, можна гаварыць, што ў Высокім пэўныя традыцыі вусна-пазычайнай творчасці. І таму ў Корбінавым варыянце казкі «Каза Дарота» захаваліся тыя незвычайныя часткі сюжэта, якіх няма ў іншых запісах.

«...Пайшоў дзед у лес, як стукне ў бярэзку — выскаквае каза белая...» З іншых дрэў з'яўляліся козы іншай масці. Так дзед прыдбаў чатырох ды загадаў дочкам, а пазней і жонцы па чарзе гнаць іх на пашу. А сам кожнага вечара сустракаў козаў каля двара і пытаўся, ці добра іх напасвілі. Яны ж кожны раз скардзіліся, што нічога не елі і не пілі. Такой правіны ні дочкам, ні жонцы дзед не дараваў. Пастухоў з іншых казак пра козаў з падобным сюжэтам усяго толькі выганялі з хаты, а ў гэтай «дзеда» узяў забіў дачку, пад печ падкінуў... ступай за казку, скавародкай завесіў, саломкай падпаліў».

Пакараўшы такім чынам дачок і жонку, дзед сам пагнаў козаў пас-

віць на пашу і добра іх напасціў, то козы ўсё роўна скардзіліся, што гаподныя. Дзед раззлаваўся, прышоў з нажом у хлеў ды «злавіў адну казу і стаў лупіць. Лупіў, лупіў, нож ступіў... Пайшоў у хату вастрыць нож, а каза адарвалася і пабегла ў лес».

Шмат незразумелага, каб не сказаць абсурднага, у гэтай казцы. Асабліва дзіўны спосаб пахавання нябожчыкаў: «пад печ падкінуў... Пра спальванне нябожчыкаў нам тое-сёе вядома. Быў такі пахавальны абрад. Магчыма яшчэ больш старажытны — спосаб пахавання пад печу... Ды пачнем спачатку.

АДКУЛЬ З'ЯВІЛАСЯ КАЗА?

«...як стукне ў бярэзку — выскаквае каза...» Чаму каза? Як вядома яшчэ з грэчаскіх міфаў, з дрэваў могуць з'яўляцца дрыяды — німфы, якія там, у дрэвах, жывуць і паіраюць разам з імі. Але дрыяды падобныя на чалавека, яны — істоты антрапаморфных (чалавекпадобных) міфаў, значна больш позніх у параўнанні з жывёльнымі калітамі. Ці не можа гэта быць яшчэ адным доказам, што нашыя казкі старэйшыя за грэчаскія міфы?

Паводле нашага каляднага абраду шчадравання, каза, безумоўна, звязана з раслінным светам і мае над ім пэўную моц. Памятаецца, «дзе каза нагою — там жыта капою». Казу, відаць, і «водзіць», каб заручыцца яе апекай дзеля будучага ўраджая. Так вялося здаўна. Археологі сцвярджаюць, што з-пад трысцячай гадоў. Такую выснову яны зрабілі пад уражаннем знаходак розных керамічных вырабаў, на якіх выциснутыя ці выдрапананыя «мапюнкі» гэтай жывёлы. Прыкладам, па-над Дунаем, у Трансільваніі (Румынія) былі адкапаны гліняныя таблічкі, зробленыя сем тысяч гадоў таму. На адной з іх — сімвалічныя выявы двух казлоў і коласа паміж імі. На другой — шэсць татэмаў-істотаў. Першае ў шэрагу — казляня. [Як мяркуюць навукоўцы, гэтыя ўшанавальнікі казінага роду пазней з па-над Дунаю перабраліся ў мікрэчча Тыгра і Еўфрата (цяпер Ірак), дзе пазней узнікла магутная дзяржава Шумер. І забралі з сабой сваіх татэмаў]. Шэраг тых жа істотаў «паўтораны» на шумерскім рытуальным посудзе, які «толькі» на тысячу гадоў маладзейшы за трансільванскія таблічкі.

Казла побач з раслінай можна ўбачыць на «царскіх плячках» III—II тысячагоддзяў да Хрыстовага нараджэння (далей — Х. н.) той жа Шумерскай дзяржавы. Англіійскі археолог Леанард Вуллі адкапаў у шумерскім жа горадзе Урдзеве скільтуры казлоў, што пярэднімі нагамі абaperліся на дрэва. Знаходка нагадала яму біблейскую прыпавесць пра казла-верхавада, які заблытаўся ў лясным гушчары.

Можна меркаваць, што і ў Бібліі казёл-верхавада з'явіўся не выпадкова. У Палестыне, на могілках так званай Гхасульскай археалагічнай культуры, быў адкапаны гліняны посуд, што прызначаўся на парэшткі (косткі) нябожчыкаў. Некаторыя з тых пахавальных урнаў імітуюць казлоў, іншыя маюць вонкі прылепленыя казіныя рогі. Адзін з даследчыкаў гэтай культуры перакананы, што праз такую форму посуду перададзена выява мужчынскага антрапаморфнага баста, якое ўвасаблялі ў выглядзе казла. Верагодна, там уяўлялі хатняга Бога, апекуна роду ці сям'і.

З Шумера казіны культ, магчыма, перайшоў у Старажытную Грэцыю. Міф падае, што Зеўс-грамавержац, гапоўны Бог алімпійскага пантэона, быў выкармлены казою. Ды калі ён стаўся ўсемагутным, то зрабіў яе рог «рогам, з якога ўсёга многа». Там жа, у Грэцыі, пачынаючы з VIII—VII стагоддзяў да Х. н., просты люд спраўляў культ Дыяніса, баста-апекуна расліннага свету. Яго ўяўлялі пераважна ў выглядзе казла. З-пад нагі, ці капаты, Дыяніса мог пырскнуць струмень віна або малака. Ці ж не тое самае магла ўчыніць каза з нашага абраду? Сцвярджаюць жа шчадроўнікі: «Дзе каза нао, там жыта капою...»

Які ў выпадку з казлом, які ўвасабляў Дыяніса, каза з абраду шчадравання таксама, мабыць, нейчы вступ, уцелясенне, верагодна, аднаго з самых старэйшых, самых магутных паганскіх бастаў нашых прашчур — Рода. Бо толькі ён, апекун земляробства і расліннасці, мог забяспечыць сваім чэснікам багаты плён — «жыта капою». І менавіта гэта добра ведаў дзед, які караў сваіх сямейнікаў. Дарэчы, гэта магло быць не пакарэнне, а ахвяраванне.

ДЗЕД

А хто ж такі дзед, што мае «права» ахвяраваць сваіх дачок і

жонку? Паводле некаторых нашых абрадаў, пераважна вясельных, дзед — бог-прашчур, перша-продак. Яму, гапоўнаму апекуну, было аддадзена лепшае месца жытла — печ. Як вядома, даўней у печы меўся спл, які называлі дзедом. Верагодна, гэта быў толькі элемент канструкцыі печы, на які цягам часу «ўсклалі» цяжар апекунчай функцыі. Але не менш верагодна, што з самага пачатку то быў стол бога Рода, які спецыяльна ставілі каля печы. На карысць такога меркавання сведчыць аздабленне спл-дзедна разьбою, а таксама вясельны абрад «ўскладанне пірага на стоўп». Гэты абрад, паводле М. Нікольскага, — безумоўна, ахвяраванне богу-продку. Даўней, у дахрысціянскую эпоху, такім ахвяраваннем мог быць і чалавек, пра рытуальнае забойства якога і захавалася згадка ў казцы «Каза Дарота».

Дарэчы, як падаецца, вельмі адпаведнай такому разважанню можа быць этымалогія казінай мянушкі. Дарота, адпаведна і жаночае імя, даўней даволі распаўсюджанае, магло ўтварыцца ад слова Род (Рот): каза для Рода — каза для Рота — каза Дарота.

«ПАД ПЕЧ ПАДКІНУЎ...»

Такое незвычайнае, невядомае нам пахаванне магло б падацца выдумкай вытворца-казачніка, калі б не такі гістарычны факт. Даследнікі так званай Хасунскай археалагічнай культуры (VII—VI тысячагоддзі да Х. н., у тым жа мікрэччы Тыгра і Еўфрата) адзначылі, што дзіцячыя магільні знаходзіліся амаль выключна ў будынках і нават... пад печу. Навукоўцы мяркуюць, што такое пахаванне было шырока распаўсюджана ў першабытных земляробаў.

Вядомая даследніца абрадаў і вераванняў першабытных земляробаў Г. Антонава, падаючы адметную асаблівасць дзіцячых пахаванняў «хасунцаў», зазначае, што «памерлыя або іхнія парэшткі былі «ўдзельнікамі» розных абрадаў, і верагодна, не толькі ўласна пахавальных».

А яшчэ нам застаецца дзіўна паставе нашых казачнікаў, якія так беражліва пранеслі ці не праз 60 стагоддзяў згадку пра звычкі ды абрады прашчур. Гэта сведчыць і пра незвычайную пашану да чужой думкі, плёну невядомага мысляра. І такая пастава асабліва ўражвае, калі ўсвядоміць, што ўжо не менш за дзве тысячы гадоў такі абрад ці звычай продкаў супярэчыць хрысціянскай маралі.

Здзіслаў СІЦЬКА.

УСПАМІНАЙМА ПРА ІХ!

ДАРОГА ПЕСНІ

...Увосень 1939 года то ў адной, то ў другой вёсцы самых аддаленых і непрыкметных мясцін Заходняй Беларусі страчалі людзі сівавусага, крышку павольнага чалавека гадоў пад пяцьдзесят. Справы, відаць, у яго сур'ёзнай не было, дык ён збярэ старых дзядоў і бабуль і прымушае іх песні спяваць. А сам тыя песні запісвае ў сшытачак... А то скліча, у каго хата прастарнейшая, моладзь ды мужчын і жанок, хто смялейшы, і наладжвае з імі спевы...

...Так нараджалася Беларуская дзяржаўная харавая капэла. А чалавек, які хадзіў ад сяла да сяла і збіраў па аднаму спеваку, быў тады настаўнік і нястомны асветнік, а пазней народны артыст СССР Рыгор Раманавіч Шырма.

...У студзені 1940 года ў беларускім дзяржаўным ансамблі Шырмы, які складаўся з хору і танцавальнай групы, было ўжо 60 чалавек. 23 лютага ў Дзень Чырвонай Арміі ансамбль выступіў з першым вялікім канцэртам. Выступіў, захапіў, здзівіў слухачоў і глядачоў. Такого хору і такога стройнага зладжанага выканання беларускіх народных песень і танцаў на Беларусі яшчэ не даводзілася сустракаць. І паляцела за хорам Шырмы крылатая слава! Яго запрасілі адразу па ўсёй рэспубліцы. І ансамбль ахвотна адклікаўся на просьбы. Часцей за ўсё выязджалі ў вёскі. Выязджалі туды, дзе людзі пры панскай Польшчы не бачылі «свежага» чалавека, апрача солтыса, які прыязджаў збіраць падатак.

...Вайна захапіла хор Шырмы пад горадам Арлом. Адтуль і эвакуіраваліся яны ўсім сваім гуртам у Сібір. У цяжкія 1941—1942 гады і тыдня не сядзеў на месцы ансамбль. Каля 70 тысяч кіламетраў праехалі

яго ўдзельнікі за вайну. І каля дзвюх тысяч канцэртаў далі салдатам-франтавікам, параненым у шпітальных, рабочым абарончых заводаў, калгаснікам. Дзе толькі ні быў, дзе ні выступіў хор Шырмы! Увесь Урал, Сібір, усю Сярэдняю Азію аб'ехаў. Не прамінулі ніводнага абласнога расійскага горада. Цуды рабіла з чалавечым сэрцам песня, народжаная сэрцам таксама. Яна прымушала плакаць. Яна весяліла. І яна ж клікала на барацьбу з ворагам. Натхняла на перамогу.

...А як прамінулі тыя невыносныя ваенныя часы, калі ўдзельнікі ансамбля, як браты і сёстры, дзялілі між сабой апошні кавалак хлеба, дзяліліся цяплежай, у каго была, адзежынай і абуткам... Каб вытрымаць 50-градусныя сібірскія маразы... Як засталася ўсё гэта далёка, як страшны сон, — наступілі часы іншыя. Узнікла іншая творчая неабходнасць. У самастойны калектывы выдзелілася танцавальная група. Хор вырас у Дзяржаўную капэлу. Ускладніўся, узбагаціўся рэпертуар.

120 песень капэлы, пакладзеныя на грамзапіс («Ці свет, ці світае», «Вышла маці», «Рабіна-рабіначка» і іншыя), увайшлі ў залаты фонд вакальнай культуры. І фонд гэты з кожным годам багацеў і залацеў...

А дарога песні ўсё набірала разгон. І наперадзе ў яе былі яшчэ такія вышыні і поспехі!

...Ды адышоў сам Маэстра. І песня развітална апусціла ў жалобе крылы.

І ўсё ж душа яе, абняўшыся з душою самога Генія, знайшла сілу ўзняцца зноў над зямлёю. Зноў магутна і пераможна загуцаць, заспяваць у людскіх удзячных сэрцах.

Алена ВАСІЛЕВІЧ.




Таяцяна Сямёнава працуе ў Віцебскім таварыстве сляпых. Яна інвалід II групы па зроку. Але тое, з чым Таяцяна пазнаёміла глядачоў на выставе творчасці інвалідаў, не заўсёды можна ўбачыць нават на выставах прафесіяналаў. З зярнятак кавуна яна стварае сапраўдныя шэдэўры.

Аднойчы, яшчэ ў 10-м класе, у інтэрнат, дзе вучылася Таяцяна, прывезлі многа кавуноў. Зярняткі ў іх былі такія розныя — ад светла-бежавых, амаль белых, да цёмна-карычневых. Таяцяна сабрала іх, вымыла, высушыла, расклапа па тонах. Папрасіла кавалак драўнянаваланістай пліты, нанесла малянак і стала карпатліва прыклеіваць зярнятка да зярнятка. Дзень за днём... К канцу года карціна была гатова. А потым у руках Таяцяны зноў зіхацелі тыя ж зярняткі, з'яўляліся новыя творы.

НА ЗДЫМКАХ: Таяцяна СЯМЁНАВА; адна з яе работ.

Фота Аляксандра ХІТРАВА, БелТА.



Андрэй Свірыдзенка працуе мастаком у Віцебскім акцыянерным таварыстве "Віцебскія дываны". А ў вольны ад работы час ён малюе карціны, большая частка якіх — своеасаблівы рэквіем загінуўшым караблям.

Нядаўна ў музычнай гасцінай абласнога цэнтра адкрылася першая ў жыцці Свірыдзенкі выстава "Жываліс. Графіка. Караблі". На ёй, акрамя жывапісных палотнаў, прадстаўлены макеты старадаўніх караблёў, зробленыя рукамі Андрэя.

НА ЗДЫМКУ: Андрэй Свірыдзенка на адкрыцці выставы.

Фота Аляксандра ХІТРОВА, БелТА.

ВЕРШЫ УКРАЇНСКАГА ПАЭТА ПА-БЕЛАРУСКУ

«ТЫ ВЕР АДНО ЗЯМЛІ СВЯТОЙ...»

У загапоўку — словы цудоўнага ўкраінскага паэта Багдана Ігара Антончыча (5.10.1909 — 6.07.1937), урадженца Заходняй Украіны, які за вельмі кароткае жыццё паспеў здзейсніць не так мала, каб заняць прыкметнае месца ў нацыянальнай літаратуры.

Вучыўся Антончыч у Львоўскім універсітэце. Тады гэтая ўстанова была польская, але юнак прагна вывучаў родную мову, спасцігаў яе жыццяданні, гаючы водар, яе непаўторныя яскравыя фарбы, пачынаў ствараць вершы, публіцыстычныя артыкулы, рэцэнзіі, фельетоны, пародыі. Апроч таго, спрабаваў свае сілы ў прозе і драматургіі. Яго пярэ належаць лібрэта да оперы "Доўбуш" (Алекса Доўбуш — легендарны ўкраінскі герой), якую меўся стварыць А. Рудніцкі. Некаторы час ён рэдагаваў часопіс "Дажбог".

Антончыч іграў на скрыпцы, марыў стаць кампазітарам, а яшчэ маляваў. Любоў да музыкі і захапленне выяўленчым мастацтвам паўплывалі на ягоную лірыку. Пра гэта сведчыць ледзь не кожны верш паэта, яго частыя надзвычай маляўнічыя вобразы: "Сяло ў садах на схіле гор, і месяц, як цюльпан, чырвоны" ("Зялёнае Евангелле"), "Згарае ціха дзень на вугаль ночы" ("Запрашэнне"), "Спіць птушкай скрыпка на сцяне. Чырвоны збан, куфэрак просты" ("Тры пярсцёнкі"), "Направа лён, і лён налева, вяселе

ле праз дуброву едзе" ("Вясна")...

У другім томе трохтомнай хрэстаматыі ўкраінскай літаратуры і літаратурнай крытыкі "Украінскае слова" (1994) гаворыцца пра тое, што Антончыч-паэт нараджаўся цяжка, але, знайшоўшы свой сапраўдны творчы шлях, пайшоў па ім сямімільнымі крокамі, пра тое, што яго метэарычны ўзлёт у найвышэйшай сферы паэтычнага мастацтва быў роўны падзвігу і што ён адзін з найвыдатнейшых украінскіх паэтаў нашага стагоддзя.

А цяпер, мяркуючы, лагічна будзе каротка раскажаць пра чалавека, які адшукаў гэты талент і наблізіў яго да нас, пра творцу, які нечакана ўліўся ў перакладчыцкія шэрагі, які шчыруе, каб мацнелі і развіліся культурныя стасункі паміж Беларуссю і Украінай. Гэта — Мікола Аляхновіч.

Мікола Аляхновіч — дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Брэсцкага педагагічнага ўніверсітэта. У свой час ён вучыўся ў аспірантуры ў доктара філалагічных навук, прафесара, заслужанага дзеяча навукі Беларусі слынага Ф. Янкоўскага, пад яго кіраўніцтвам пісаў кандыдацкую дысертацыю. Гэта той выпадак, калі чалавек прысвячае сваё жыццё служэнню роднай мове, навучанню і выхаванню свядомых беларусаў; яго асоба становіцца прыкметнаю ў нашай нацыянальнай асвеце і культуры. Не так

даўно навуковец вярнуўся з Венгрыі, куды быў запрошаны выкладаць беларускую мову, — за межамі краіны ёсць нямала людзей, зацікаўленых у авалоданні мовай нашага народа.

Тое, што выкладчык высокага рангу дасканала валодае вялікім духоўным скарбам роднае мовы, не павінна і здзіўляць. Добра, што гэтае багацце не замянае яму няблага ведаць і некаторыя замежныя мовы, сярод якіх асаблівае месца займае ўкраінская. Чаму? Хоць бы таму, што сярод самых любімых паэтаў свету — украінскія: Тарас Шаўчэнка, Леся Українка, славуць класікі, а яшчэ малавядомы Багдан Ігар Антончыч... Пакуль што мала хто ведае, з якім захапленнем Мікола Аляхновіч перакладае іх творы на беларускую мову, і хочацца, каб чытачы газеты пазнаёміліся хоць з невялікай часткаю гэтых перакладаў. Упэўнены, што яны прынесуць эстэтычную асалоду, бо ў іх добра бачны талент не толькі мовазнаўцы, але і літаратара.

Хачу падкрэсліць, што пераклады Міколам Аляхновічам вершаў Багдана Ігара Антончыча — першая на Беларусі спроба пазнаёміць чытачоў з неардынарнай з'явай, яскравай старонкаю дужа багатай літаратуры суседняй нам Украіны.

Васіль ЖУКОВІЧ,
пісьменнік, сябра рады
таварыства
"Беларусь — Украіна".

Багдан Ігар АНТОНЧЫЧ

З напоём мятным збан чырвоны.
І зелень кропляў яваровых.
Хай струны песенныя звонаць
кахання й шалу веснавога!

Вышэй угору лучыць дах,
кружляе збан, спявае куфар,
і сонца — ўспалымельптах,
і ранак сеў на тыне зухам.

ВЯСНА

Расце Антончыч, і траве расце,
і зелянеюць кучарава вольхі.
Пачуеш словы — нахіліся толькі —
ты самая таемная за ўсе.

Вясна, дажджом нас майскім не трывож!
Хто стойк, як збан шклянны, блакіту неба!
Лісце кідаць, як шкла кускі, ці трэба?
А ў рэшата лавіць ты хочаш дождж!

Дзівоснай мова гаю, чым усе:
У рушніцу ночы ўклаў тхось зоркі-кулі,
на вольхах месяц раскляюць зязюлі,
Расце Антончыч, і траве расце.

Пераклад з украінскай мовы
М. АЛЯХНОВІЧ.

ЗЯЛЁНАЕ ЕВАНГЕЛЛЕ

Вясна што казачны віхор,
дзе беляў ў загоне коні.
Сяло ў садах на схіле гор,
і месяц, як цюльпан, чырвоны.

Сялянскі ясеневы стол,
славянскі збан, у збане сонца.
Ты вер адно зямлі святой,
расквечанай, як гэты сон мой.

ТРИ ПЯРСЦЁНКИ

Спіць птушкай скрыпка на сцяне.
Чырвоны збан, куфэрак просты.
Памкне, як толькі хто кране,
са скрыпкі гукаў срэбных россып.

У куфры простым спеўны карань,
насенне, воск, трава на шчасце.
А з дня самога ясна зорыць
пярсцёнкаў трох агонь нягасны.

СА СТАРОГА КУФРА

КАЛІНКАВІЦКІЯ СТРОІ

Калінкавіцкія строі — традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення на Усходнім Палессі. Бытавалі ў XIX — першай палове XX стагоддзяў пераважна ў Калінкавіцкім, Светлагорскім і Жлобінскім раёнах. Адметныя дасканала распрацаванай і выверанай арнаментыкай натыйкання і вышывак, своеасаблівымі, з мноствам пышных фальбонак каўнярамі жаночых кашуль, прыгожымі, багата аздобленымі гарсэтамі. Аснову жаночага летняга гарнітура складалі кашуля, спадніца-андарак, фартух, гарсэт, галаўны ўбор. Кашулю шылі з 3 полак дамацканага белага палатна, з прамымі плечавымі ўстаўкамі, адкладным (стаяча-адкладным) прышытым ці здымным каўняром з мноствам пышных фальбонак, падобным да каўняра заходнеўрапейскага свецкага касцюма XVI стагоддзя. Аздаблялі кашулю натыйканнем (пераборы), вышыўкай (процягам, пляцёнкай, крыжыкам, сакаленнем) на каўняры, рукавах (шырокая палоса арнаменту ў верхняй частцы рукава ў адных выпадках рэзка абрываўся, у другіх — паступова пераходзіла ў больш лёгкі, празрысты мапюнак), плечавых устаўках, падоле, а таксама карункамі, мохрыкамі, нашэйкамі тканін. Спадніцу-андарак кроілі з 4 полак дамацканага сукна ў вертыкальнай пункцірнай разнаколернай палосе на сакавіта-малінавым фоне ("андарак ў граты") і ў разнаколернай палосе на цёмна-чырвоным фоне, якія ўтваралі буйную клетку ("андарак у краты"). Да верху спадніцы, сабранага ў дробныя складкі, прышывалі спецыяльна вытканы пояс. Фартух шылі з 2 полак палатна, злучалі іх дэкаратыўным швом-расшыўкай. Белае поле фартуха натыйкалася строгім арнаментам з прамавугольнікаў і квадратаў (дымкі, акенцы) і тонка распрацаваным арнаментам гарызантальных палос. Гарсэт шылі з тонкага дамацканага, злёгка прываленага сукна або фабрычных тканін — шарсцянікі, аксаміту, атласу, саціну чорнага (радзей цёмна-фіялетавага, цёмна-вішнёвага ці сіняга) колеру. Кроіўся прыталеным з баскай у форме 4 кліноў або пышнай фальбонай, зашпіляўся спераду на галлікі. Крысе яго абапал засцежкі аздаблялі на-



шыўкай тасьмы розных колераў (тасёмкі ўтваралі 4—6 кветак у 2 рады або кампанаваліся ў строгі малюнак геаметрычнага арнаменту), упрыгожвалі металічнымі і касцянымі гузікамі, машынай ці ручной строчкай. Традыцыйна галаўнымі ўборамі дзяўчат былі вяжкі, розныя паводле крою і аздаблення павязкі накітават маленькіх ручнікоў — скарпачкі. Замужнія жанчыны насілі наміткі (завівала), хусткі, чапцы са скарпачкамі, донца якіх вышывалася густым чырвоным арнаментам.

Аснову мужчынскага адзення складалі кашуля з поясам і нагавіцы. Тунікападобную кашулю шылі з белага кужальнага палатна, аздаблялі паскамі геаметрычнага арнаменту на каўняры, пазусе, плячах, рукавах і падоле. Адзенне дапаўнялася галаўнымі ўборамі (магерка, аблавуха), скураной кайстрачкай-калітой, а таксама скураным чэхлікам для ножыка, грабенчыка.

Падрыхтаваў да друку
Дзяніс РАМАНЮК.



Рэдактар
Вацлаў МАЦКЕВІЧ

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

Дзяржаўны камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь;
Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з зарубежнымі краінамі;
Беларускае таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом (таварыства «Радзіма»).



НАШ АДРАС:
220005, Мінск, праспект
Ф. Скарыны, 44.

Тэлефоны: 213-31-97,
213-32-80, 213-30-15, 233-16-56,
213-37-82.

Пазіцыя рэдакцыі і аўтараў,
матэрыялы якіх друкуюцца на старонках
«Голасу Радзімы», не заўсёды супадаюць.

Газета набрана, звярстана і аддрукавана ў друкарні «Беларускі Дом друку» (220041, г. Мінск, пр. Скарыны, 77).
Тыраж 3 000 экз. Індэкс 63854. Зак. 719.
Падпісана да друку 4.05.1998 г. у 12.00.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 81.